

# спадчына

спадчына

---

Аляксей Каўка

---

...

!..

## Недыпламатычныя нататкі.

*Польскі дзёньнік беларуса*

1978 год.

24 ліпеня.

Зноў у сінім бары. Аднак, захмарылася, задаждыла і пляскае, палівае за вакном. “Пла-ахое сёлята надвор’е”, – сумна заўважыла маці-цешча на разьвітанье з зяцем. Да ўжо амаль і па леце. Праз колькі дзён – Ільля.

Што ж чуваць тут, у ціхіх вільготных вуглах дачных? Дабавілася газетаў, часопісаў. Дарогай прагартаў съвежы “ЛіМ”. Ёмка высьвеці крытык другое “нараджэньне” Барадуліна – пасталелага, да глыбіні перажагнанага клопатамі і болем “не пра сябе, а праз сябе – пра свой народ”. Беларускі народ. Пра які пакуль (ці ўжо?) дазволена гаварыць, але толькі вобразамі, іншасказальнна – паэтам. Касманаўтам (як і “беларускім” палітыкам – гл. напрыклад, прамову Машэрава на нядайнейшай урачыстасці ў Менску) – забаронена. Абезнацыяналены генерал Клімук нават з трибуны польскага Сейму ня мог прыгадаць пра тое, які народ яго нарадзіў і

выправіў у космас. У польскага касманаўта ёсьць “радзіма Каперніка, народ Каперніка”. Міраслаў Гермашэўскі за некалькі гадзінаў палёту “далучыў” да касымічных вышыняў ледзь ня ўсю гісторыю і геаграфію Польшчы (кнігі Міцкевіча, штандары, сцяжкі, гербы ваяводстваў і г.д.) і цяпер, шчаслівы, адкорвае суайчыннікаў. Словам, касманаўт-даследчык паглыбіў крыніцу польскага патрыятызму. Ну, а беларускі патрыятызм – як жа быць з ім? Ці можна камандзіру карабля, беларускаму хлопцу хоць кропельку зачарпнуць са сваёй азёрна-сінявокай глыбінкі? Ці можа, дзеля лепшага патрыятычна-інтэрнацыяналістычнага супадззяржава, працытаваць нашага Баяна: “Я мужык-беларус...” ды годна дадаць: і ўзыняў мяне мой рабоча-сялянскі беларускі і ўесь савецкі народ у зорныя высі? Аказваецца – ня можа. Няма ў палкоўніка Клімукі ні народу, ні айчыны, ні матчынай мовы. Ёсьць толькі “единый могучий Советский Союз” – моцная супердзяржава, якой апладзіруюць у польскім Сейме, але каб гэтаксама паважалі пачуцьцёва – наўрад ці. Як жа паважаць абездухоўленую моц? Нібыта ў насымешку з прамовы генерала-касманаўта: “Piotr Klimuk тъwi po rosyjsku, ale jego siowa № doskonale zrozumiale: jest to jkzyk naszych najbliiszych prszyjascii”<sup>1</sup>.

А мог жа ты, Пятрусь, адхіліўшыся ад схемы, закончыць хаця б так: “Мае браты, мае суседзі, Свабодны новы польскі люд...”. Браў жа ты ў першае сваё касымічнае падарожжа Коласа. Няўжо гэтым разам “нацыянальна-культурную” манаполію цалкам саступіў польскаму сябру Міраславу? Не прагучала беларускае слова ў польскім Сейме. Пад тым самым дахам, дзе некалі шальмавалі Браніслава Тарашкевіча і “грамадоўцаў” за абарону і беларускага слова, і беларускай справы. Чаму ж пра пераемнасць вось гэтых традыцый ані слоўкам не абазваўся ў сваёй прамове польскі “пшывудца” Герэк, які так шчодра сыпаў прыкладамі з гісторыі польскагарадзецкай пшыязыні?

Няўжо так і будзем плаціць памяцьцю сваёй толькі за тое, што нас накармілі і робяць генераламі? Няўжо сытая поліўка верне нас зноў у становішча “глухіх і нямых”, хоць ужо не худых, не ў лапіях, але накормлена-адукаваных?

### 1979 год.

21 чэрвеня.

На сустрэчы з польскімі славістамі. Слухаў украінца Рыгора Вервеса пра парадынальнае славяназнаўства. Хтосьці з прысутных пацікавіўся ў прафесара з Кіева: як прадстаўленая ў вашых даследваньнях беларуская літаратура? І той, шырока ўсъміхнуўшыся, адказаў коратка, узрушана, як пра нешта вельмі яму блізкае: “Яна ў нас любімая літаратура. Вельмі многа перакладаем, многа пішам пра яе”. Пазней, едучы разам у машыне, прызнаваўся субяседніку з пасольства: “Ведаецце, мы звычайна, што дома адзін у другога – у Кіеве ці ў Менску. Адзін ваш Быкаў – геній, якому няма роўных”. Абодвум нам было таксама супадна: пры ўсім пры тым славянскія народы, большыя і меншыя, аднолькава перажываюць цяпер эпоху нацыянальнага самасцьверджанья.

Рэшта дня – над прывітальнымі адресам Яраславу Івашкевічу, — 85-годзьдзе пісьменьніка.

У астатнім – традыцыйнае штодзённае: званкі, тэлеграмы, удакладненіні, тлумачэнні “по начальнству”.

Надвячоркам быстрабежнаю “Волгай” блакітнаю (пан Балеслаў, “кіроўца”, ключы шэфу-аматару ужо давярае) – на ўзълесак да Поўсіна, памаўчаць, пагартаць сувежыя “ЛіМы”. Над споведзьдзю Мар’яна Дуксы ўстряпянуцца:

<sup>1</sup> Пятро Клімук прамаўляе па-руску, але яго слова дасканала зразумелыя: гэта ж мова нашых найбліжэйшых сяброў.

Мой лесе верны,  
Страхам не суроч,  
Застанся шчодрым  
на былую ласку,  
Каб аж да сконцу  
ў чэрвеньскую ноч  
Дрыготка слухаць  
Папараці казку...

**29 чэрвеня.**

Кліча дарога на Беларусь. Да Бору Равецкага, да Машчаліна, да сумнацечнае рачулкі Добрыцы. Таянічае неба зорыстае над ляском Поўсінскім, палявая съцежка між жытоў — нібы багаславілі гэты шлях. Покуль — дыхаю і жыву. Рэшта — miloňž do Polski<sup>2</sup> — застанецца. Хоць любоў — заўсёды крыж. На tym і сышліся з “нетыповым” госьцем майм, чыё “іншаземства” не зашкодзіла нашай узаемадаверлівасыці.

**2 ліпеня.**

“Бывайце здаровы, жывіце багата...”, — усхліпвала галасістая хромка на развітанье гасьцям з Варшавы. Пад хвойяй разложытай, супроць хаты, — радня. Сёстры, пляменынцы з мужамі, дзяцьмі; сваты і свацьці, вясельная грамадка. Бразнулі дзверцы машыны, уздрыгануў, завуркаць рухавік. “У зялёны дуброве мы начаваць будзем...” — гучней і смутней неслася наўздангон. Вось чаго дзеля, пане Балеславе, і варта было адлучацца ад справаў “больших, государственных”.

**1 жніўня.**

Сягоныя “столица гордых поляков” (Блок) жыве памяцьцю пра Варшаўскае паўстанье. Раней, зуважыў пан Балеслаў, малебен жалобны адбываўся толькі ў адным касыёле Святога Яна. Цяпер жа, праз паразуменье духавенства з уладамі, імша адбудзеца ва ўсіх святынях горада. Услухаемся ў легенду сталіцы-змагаркі: драматычную, трагедыйную і ... аптымістычную.

Варшава, “здругатана, як Мар’я” (Бранеўскі), ахоплена полымем, працінаемая кінжалным агнём, спляжаная фугаснымі выбухамі німецкіх “фаўстаў”, — паўстанніца-Варшава адчайна баранілася, памірала, жыла, верыла. Вось радкі з хронікі тых выпрабавальных дзён:

«8 жніўня. Не сціхаюць зацятыя бai ў заходніяя частцы Сяродмесця, на вуліцах Цёплай, Грыбоўскай і Крухмальнай (насталыгісты-інтэрнацыяналісты тут, на шчасьце, не управіліся перайначыць старожытныя польскія назвы на Маркса, Энгельса, Луначарскага ці Розы Люксембург, імёнамі якіх у майм Менску ўвечнена ці не паўтузіна вуліцаў, плошчаў і завулкаў);

9 жніўня. Сяродмесце. Пачала працаваць паўстанцкая радыёстанцыя “Бліскавіца”. Рушыла харцэрская пошта.

11 жніўня. Сяродмесце. Хоць наўкола ня ціхне бой, вядомыя артысты наладзілі ў кансерваторыі вялікі канцэрт для паўстанцаў.

13 верасьня. Першыя савецкія скіды парашутамі трапілі да Сяродмесця.

18 верасьня. Армада з 107 самалётаў саюзніцкіх скінула на парашутах зброю, амуніцыю, прадукты, але толькі 20% дасталося ў рукі палякаў. ...Пабраліся паўстанцы Ірэна і Генрык.

Варшава пахіляеца над мінулым. Ні салютай, ні фейерверкаў. Толькі ціхае, жалобнае трымценьне сьвечачак на месцах змаганьня й пакуты...

Позна вечарам адазваўся Юрка Туронак: “Алесь? Здароў. Ну, як жывеш? А я

<sup>2</sup> Любоў да Польшы.

толькі што вярнуўся, браце, з дарогі. У Вільні быў, у Менску. Дачка твая там, казалі, прыехала паступаць... Дык калі спаткаемся?..." Што ні кажы, а ў Маскве такога вось раптоўнага, сонечнага "здароў, як жывеш?" штось не прыпомню за ўсе 15 гадоў.

### *3 жніўня.*

Час, казаў Сенека, ёсьць вялікі вучоны, бо ўсё адкрывае. Але чалавек, заўважыў хтось іншы, не валодае часам. Яму дадзены толькі імгненьні. Ад чалавека ж залежыць, ці ператворыцца ён у час, іначай: ці зліецца чыёсці імгненнае жыццё з часам, каб таму, апошняму, было што адкрываць.

Спатканыне ў Юркі. Беларускія навіны праз Вільню ("недасечаныя" суайчыннікі...), Менск, які ўжо "дараўнаваўся Варшаве", хоць шаноўная суседка, часам занадта пэўная сябе, покі што не ўсьвядоміла адметнасці сталіцы беларусаў, як і іх саміх (іншая справа – чыёй тут больш віны). Згадаў мой сябра пра паліцу беларускіх кнігаў, перакладзеных у Польшчу, на выставе "Сделано в Польше". Пятро Машэраў, казаў, задуменны, хвілінаў 3-4 каля тых кніжак пастаяў.

На Беларусі тым часам выдалі творы Каруся Каганца. На чарзе – Алесь Гарун, папрасілі ў Варшавы дапамогі. Прывалок з сабой новыя нумары "Маладосці" з Караткевічавым раманам "Чорны замак Альшанскі", чародныя "Галасы Радзімы", "Нівы". І – ці ня самае нечаканае, каштоўнае – "Гісторыя Беларусі" паляка Марцэлі Космана: на белай вокладцы Францішка Скарэны партрэт.

### *17 жніўня.*

#### "По начальству..."

Учарашні вечар позні на дачы "менее ответственного товарища". Гарэлка (як жа без яе?) і парада: "Надо выдержать. Пройдёт. Стабилизуешся".

Пра "4 комплексы" антысавецкія сярод палякаў. Дапоўніў адным-адзінным сваім, беларускім: 17 верасня. "Здарова, таварыши! Доўга чакалі..." У гэтым пункце ці строну паляка, патрыёта-інтэрнацыяналіста?

### *20 жніўня.*

Позна. Перагартаў прэсу за тыдзень. Мала цікавага. Вось толькі "Маладосць" (за ёй учора съпяшаўся да цягніка прахаднога, на вакзал) уцешыла, узрушыла. Якія дрожджы – маладыя, мабільныя, глыбокія – падыходзяць у Дзяжы Беларускай!

Яўген Лецка: "Шлях беларускай літаратуры, як і народу павінен быць блісконным. Іначай усякая дзеянасць траціць сэнс". – Гэтулькі пра неўміручасть і "нерастваральнасць" беларусаў як народу.

Уладзімер Някляеў: "Беларуская дэлегацыя – адзіная на ўсесаюзнай нарадзе маладых пісьменнікаў — прыехала без перакладаў, без падрадкоўнікаў. Так вядзецца здаўна і чамусыці завядзёнка гэтая лічыцца сыціліасцю. Хаця больш адекватна называць яе абыякавасцю ці, яшчэ вастрэй, безадказнасцю".

Словам, інтэлігент беларускі дамагаеца самапашаны і, патроху, пачынае гневацца.

### *21 жніўня.*

Сябры мае польскія (усё ж сябры) будуць чытаць "Лысую гару". У мяне ж засталіся вершы Надзеі Артымовіч, успаміны Антона Луцкевіча ("За дваццаць пяць гадоў"), якія занатоўваў тут, у Варшаве, пяцьцю гадамі раней – тады яшчэ "вучоны грамацей" з Масквы.

### *28 жніўня.*

...Што ж, трэба ператрываць і такое (з пастановы партыйнага сходу Амбасады):

“Необходимо активнее вовлечь в партийную работу вновь прибывших дипломатов: т. Кавко...”. Як і скалечанае крыло прадстаўніцкае “Волгі”, якое мой бездакорны пан Балеслаў хутка “вылечыць”, а лагодныя, далікатныя польскія дактары дадуць рады падкалечанай назе “радзецкага дыпляматы”.

### *17 верасьня.*

Учарашнім нядзельным надвячоркам падаліся было з сынам у лясок. Пахадзілі трошкі, — чарнушак, сьвінушак, некалькі тугіх, маладзенъкіх бабак назьбіралася на добры булён грыбы. Разам варылі потым, скварылі, смачна елі.

Гаманілася абодвум нам хораща, спакойна. “А что было 17 сентября, папа?” Семнаццатае верасьня... Апавядай свайму 10-класніку пра разьдзерту на кавалкі Радзіму, пра яе ўзъяднаньне. Хлапец падрастае разумным, здольным і пакуль амаль бездапаможным у пытаньнях гісторыі, культуры свайго народу. Вось дзе мая найвязлікшая віна перад дзецьмі, перад Беларусью. Хаця ні сын, ні дачка ўжо, ведаю, ня пройдуць абыякава съцежкамі сваёй нацыянальнасці.

Беларускае ж радыё сягоныя перадала рэпартаж з калгаса “17 верасьня”: “Сопрак гадоў назад узъяднаўся беларускі народ...” Варта было мне апынуцца тут, каб глыбей, вастрэй, можа, істотней адчуць, перажыць съвята нашага ўзъяднаньня.

Альбо – прачытаць тое, чаго ні ў Маскве, мажліва, і ў Менску не прачытаў бы: “На Белоруссии может быть только белорусская власть” (Д-р А. Цвікевіч. Беларусь. Пер. с белорусского. Издание Черезвычайной Дипломатической Миссии Белорусской Народной Республики. Берлин, 1919. с. 27).

### *20 верасьня.*

Зранку пан Балеслаў з кветкамі: “Жычэн пану здровя і лят ешчэ тыле само як наймней!”. Хоць – куды ўжо дабаўляць гады (нямала іх), хіба што жыццём поўнячы рэшту... (пасыля безагляднага транжырства, пустазвонства).

### *13 кастрычніка.*

Адкуль было чакаць беларусам уласнага Блока, каб той “с потрясающей глубиной и экспрессией выразил кризис человеческой личности” (Долгополов Л. К. Александр Блок. Личность и творчество. Л., 1978. с. 172). Безасабоваму, “безличному” народу – пра які такі крыйсі бедаваць?

Затое Максіма Гарэцкага маем – і лірніка, і філосафа, і пячальніка. “Высока дзяржалі князі Саламярэцкія знамя зямелькі свае, знамя бела-чорна-чырвонае, не ўтіналі галовы прад цяжкаю сілай Маскоўшчыны, не хіліліся перад хітраю прычэпкаю – Польшчаю” (“Лірныя съпевы”). Хай гэтая выпаведź і будзе маёй сёньняшній знаходкай, калі трymацца Гётэўскага правіла: штодня спасыцігні, прынамсі, адну разумную думку. А колькі ж іх, думак-залацінак у абеларушаным Сёмухам “Фаўсьце” – набытым сёньня ў варшаўскай кнігарні (апошні экз.) і падараваным Юрку (мой – на паліцы ў Маскве чакае).

### *16 кастрычніка.*

У ДСНК<sup>3</sup> на сустэречы паэт-латыш Петэрс съціпла і годна паведаміў варшавянам: “Прыгадаю адну толькі рысу майго народу. Ім створана паўтара мільёна дайнаў – амаль столькі ж і латышоў у съвеце. Такім чынам, на кожнага латыша прыходзіцца па адной песні. Таму мы лічым сябе шчаслівым народам, наперакор нягодам”.

З чаго б, падумалася, пачаў беларус, наважыўшыся ў падобных акалічнасцях напомніць пра сваю беларускасць, што вось ён, сын пэўнага народу, з пэўнымі

<sup>3</sup> ДСНК – Дом савецкай науки і культуры.

якасцямі? Караткевіч, мабыць, вызначыў бы нашую дасыцінасць, Гілевіч – пявучасць, Брыль – філосафічнасць.

Дарэчы, пра філософию беларускую (ня блыгаш з “развитием философской мысли в Белоруссии…”):

“Толькі засыценкі Ўсходу і Захаду могуць пасъведчыць, колькі чалавечых ахваря прынесла Беларусь за самае маленъкае імкненіне быць сабой. Трудна ў такіх абста-вінах казаць аб сацыяльнай творчасці, калі да нас прыходзілі з гатовымі форму-ламі і прымушалі супакоіцца на такім пракрустовым ложы. Казаць аб сапраўднай творчасці ў нашым становішчы, гэта – казаць непрыстойныя анекдоты ў доме мерцьвяка...” (Ігнат Абдзіраловіч. Адвачным шляхам. Дасыледзіны беларускага съве-тапогляду. Вільня, 1921. с. 53).

Аб ёй, філософіі нашай – і “Слоўнік” тлумачальны”, пераказаны сюды Васількам з Менску. Гартаю чародны, трэці том (17 тысяч словаў!): “паланізація — апаля-чыць (апалячваць). Паланізатар — той, хто праводзіць паланізацыю”. Зазірнем да першага тому: “апалячыць — прымусіць апалячыцца”. Засталося дачакацца наступ-нага, 4-га тому – што там будзе наконт русіфікацыі?

Яшчэ книга з Менску – “Академія Наук Белорусскай ССР” (1979). Нарэшце нешта прачытаем пра першых беларускіх акадэмікаў — С. Некрашэвіча, У. Ігнатоў-скага (“исключён из партии как национал-уклонист”). Мурашкі па целе ад жуды за такія словаў-стрэлы. А з фотаздымка – удумлівия, з ценем трывогі і роспачы вочы акадэміка “ўкланіста”...

### 17 кастрычніка.

Часінка (абедзеннная) над М. Гарэцкім – “Дзъве душы”:

“І ня толькі сялянства, але і беларускае мяшчанства, думаў ён (Мікола)... маець у сваёй ідэалогіі і ў сваім жыцці шмат беларускасці... Якраз гэта мяшчанства можа згуляць ролю байцоў у змаганні з нясходным, праклятым русіфікацыйным павевам сучасных беларускіх гарадоў, беларускіх у значнай меры толькі па назову (...) Міколу, як і ўсім адраджэнцам, было дужа цяжка зносіць тое, што на тэрыторыі Беларусі ў бальшавізме апрача чужынцаў апынуліся і ўзяліся кіраваць беларускім сялянствам якраз найгоршыя на іх погляд беларускія людзі, бо абмаскаленыя Беларусы, закарэлія рэнегаты і партыйна тупыя праціўнікі “ўсякага там яшчэ адраджэння”, пагарджаўшыя, з іх ўбогай духоўна фанатычнасцю, беларускай моваю і ўсім нацыянальна-беларускім. Дык Мікола ведаў прынцыпіяльную цану свае радасці з прычыны сялянскай няласкі да бальшавікоў, аднак радаваўся, бо бачыў у тым настроі сялян карысць для руху”.

“Абмаскалены беларус” – вялізная, страшэнная тэма. Яе не зазначыш адным сказам, нашталт: “Як жа ты, чалавеча, даўся абмаскаліцца?” Хоць і такі, для прык-ладу, радок у нашым “Тлумачальным” нешта б значыў. Для пачатку.

### 18 кастрычніка.

Зямляк-дышламат, па шчырасці, востра, спавядальна:

“Ня тое сумна, Алёша, што яшчэ адна восень мінае. Жыцьцё канчаецца – вось што страшна. Так і адыйдзе яно, а ты нічога не патрапіў, не пасыпей талковага зрабіць. На мільтузе, на лухце – дні і ночы, у спадзіваныні на лепшашае. Але для лепшага часу ўжо не застаецца”.

Прыхапкам, ратуючыся, у Бібліятэцы Сеймовай. Дзесьці ў Лондане прафесар Уладыслав Вельгорскі чытае слухачам-палякам з універсітэту імя Стэфана Баторыя лекцыю пра беларусаў і ўкраінцаў. І фізіяграфія, і тып дзяржаўнасці ў мінульым, і тып псіхічны беларусаў і паўднёвых суседзяў іхніх...

“Ліберальная “Літва” (перыяд Вялікага княства Літоўскага), — чытаем з тэксту, — уратавала індывідуальнасць нашу праз колькі стагоддзяў; братняя “Масква”

вось-вось вылепіць з нас “истинно русскага”. Шкада, няўстойлівы, падатны на асіміляцыю тып беларускі. Зусім іншая справа з украінскім: за 250 гадоў царская Расія “не абмаскаліла” ані кавалачка ўласна украінскага абшару. Калі ж заходзіць гаворка пра Беларусь...” “Належыць памятаць, што Москва захапіла на пачатку XVI ст. усходня землі прабеларускія і на працягу пэўнага часу патрапіла іх да шчэнту зрусіфікаваць. Абшар жа не маленькі: роўны амаль што ўсёй сучаснай Чэхаславакіі... Факт застаецца фактам: каля трэцяй часткі тэрыторыі сярэднявечнай Беларусі згублена гэтым народам на карысць іншых краін”.

### *19 кастрычніка.*

Толькі што з Катовіц. Паслухалі песняў, наглядзеліся на бравуровыя паланезы самадзейных танцораў польскіх, пагаманілі з панам Рамуальдам Янкоўскім – дзеячом прафсаюзным і чалавекам рабочым – і цяжкое, балючае, што гэтулькі дзён і начай трymала за горла, сыпраючы дыханыне, засыячы цемрынёй безнадзейныя вочы, неяк само сабою зьнікла, адышло.

Можна з палёгкаю ўздыхнуць. Да наступнай пакутнай часіны.

А так – восені. Позняя, суцішная. Вострая – на чужыне. Як для Рыгора Крушинскага, недзе ў Італіі, балочым напамінам – родныя слуцкія краявіды:

Пад акном стакрылы клён,  
Родны дом, як мілы сон.  
Сыёзы цісьне ўспамін,  
У грудзях — кляновы клін.

### *27 кастрычніка.*

Апоўначы – з Радама. Аматары-артысты з Ленінграда (з “Выборгской стороны”) адчынялі “Дні прыязні”. Пасыля канцэрту вячэра: тосты, тосты, тосты. Знаў, у каторы раз, маркотна рабілася, сумна. Ну, навошта гэтулькі словаў – зазвычай фармальных, напышлівых – пасыля музыкі, песні? А табе, пры тваіх клопатах і болях, ці канечне марнаваць час на выслухоўваныне ды трыманыне (найцяжэй) прыстойнае міны. Можна і памаўчаць. Каб толькі маўчаныне ня цемрыла сэрца, прасвятляла. Як ціхія слова маладзіцы з Віннічыны (у складзе дэлегацыі з пабратымчае вобласці), што адараўла на развязаныне сваім зборнічкам:

Нішо так солодко не пахне на землі,  
Нішо так не вскарбовуецца в душу,  
Як вересневій вечір на селі,  
Настояний на яблуках і грушах...

*Ніна Гнацок*

### *31 кастрычніка.*

– Почему польских студентов в СССР обучается свыше 3-х тысяч, а советских в Польше — чуть больше 60-ти (пры 66 савецкіх выкладчыках, пераважна русістах). Как объяснить этот дисбаланс?

– Товарищи, — важна сказаў “кар’ерны” ад навукі, — вы ведь знаете, что марксістские дисциплины тут не на уровне и увеличивать количество студентов с нашей стороны нецелесообразно по идеино-моральным соображениям. Таково мнение...

— Гы-гы, — нясьмела заваркуцелі дыпламаты. І ў гэткай рэакцыі на “не пуштать” было штось уцешлівае, забаўнае. Народ — ён усюды народ, нават у “дыпламацтве”. І ў гарсэтах чыноўніцкіх рупіцца яму па непасрэднасці, па сяброўстве.

Да таго ж тут, у краіне не зусім “марксіцкай” надзіва ветлівия прываблівія людзі. Асабліва, калі яны ходзяць каля книгі: пані Крысыціна, пані Аліцыя. Што ні слоўка – сонечны праменічык...

Не адважваюся разважаць пра тыпалагічныя рысы палякаў. Што, аднак, пасвойму ўражвае, кранае – гэта іхняя культура маўчаныня, культура пагляду, усьме-

ху. Словам, знаная польская “гжэчнасьць”, далікатнасьць. Няхай бы да такой вось культуры непасрэдна далучалася б штогод хаця б па тры тысячи беларускіх, украінскіх, рускіх хлапцуў, дзяўчат. Чаму б сёньняшнім Францішкам з Літвы-Беларусі не падавацца за навукай да Krakava, Broclava, не кажучы пра Варшаву? Ёсць жа чаму навучацца тут, ад чаго харащэць, лагаднець. Каб не сківіцамі аказёньваць жывое дыханье народа, але сэрцам слухаць і самому адказёньвацца, ачалавечвацца.

### *17 лістапада.*

“Спрабуй запаліць мален’кую сьвечачку – замест праклінаць цемру”, — раіць Канфуцый. Або, прынамсі, не губляць з вачэй промні съятла, нават сярод глухое начы. Узынімі толькі вочы, прыгледзіся, прыслушайся. І пачуеш, убачыш, па-новаму запаветнае слова Купалы: “Буду пець, бо люблю сваю песьню загнаную...”. І ўцешышся думцы, якая мроілася і ў тваёй, лухтой зас্মечанай галаве, ды ня собіла ёй праз гушчар марнасці праліцца на Божы съвет. Вось гэтая думка: “Купалава творчасць ёсць у мастацкіх словамах і вобразах сформуляваная ідэя беларускага нацыянальнага адраджэння і поўная праграма нацыянальна-адраджэнскага і нацыянальна-вызваленчага руху” (Станкевіч Ст. Янка Купала. На 97-я ўгодкі // Беларусь, Нью-Йорк, 1979, № 267).

І ўскالыхнешся, працьты гарачымі токамі глыбіняў далёкіх Натальі Арсеньневай:

А Слова стане Целам  
і ўжо ніколі больш ня ўстане Чорны Год.  
Няхай бярэм я він  
прыгнула нас, і крылы  
апалі,  
і хлеб чужы нясмачны і важкі,  
няхай нас апавіў  
тугой агорклы вырай, —  
трывайма!  
Ён ідзе – Вялікі Сакавік!..

### *25 лістапада.*

Нядзелька. Меўся падацца з сябрамі-беларусамі варшаўскімі да Храма, дзе моляцца ѹспяваныца Госпаду на ўкраінскай мове, часам – на беларускай. Ня выпала. Трэба было на вакзал, — да Кіева адпраўлялася важная дэлегацыя.

Шэрая гадзіна тым часам гусьцей, цямней. Дзень кароткі, тужлівы – лістападавы – на адыходзе.

Шкада, не могу разгарнуць, цяпер жа, старонкі “Адысеі”, каб “внутренним оком” съялпога Гамера з нашае цывілізтарскае, напышлівае цемры глянуць на съвет натуральны – прости, мудры, дабрачынны. Затое са мною слова Пячальніка-Гогаля: “...На страждущих и болеющих от своего европейского совершенства «Одиссея» подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как своё законное наследство. Многие над многим призадумаются” (“Выбраные места из переписки с друзьями”).

### *29 лістапада.*

Скрозь мітынгі ды бойкі з ветракамі, хоць і разумееш марнасць падобнага “ваявання”. Аднак спрабуюш дашукацца нейкага ладу на “торжище” – падухмылкі “банкетных філосафаў” і натапыраныя вушы даносчыкай.

І тым ня менш – наведалі кватэру “Прадстаўніка” цікавыя людзі, харошыя людзі. Застольнічалася ѹспяваныца шчыра і востра ажно за глыбокую поўнач. І субяднікі таго вартыя: съпецыяліст па асваеніні Усходняй Сібіры ў пары з вучоным-агранікам. Апошні “тэматычна” і жыцьцёва падаўся мне бліжэйшым і з ім троху паспрачаліся наконт “аптымальных шляхоў” перабудовы сельскай гаспадаркі.

Госьць, зразумела, асьцярожнічаў, недзе хітраваў у сваіх контрдовадах аб перавазе нашага індустрыйльнага сяла над “вузкапалосным” польскім. З свайго боку я таксама ня надта махаў рэвалюцынаю шабляй, але асьцярожна зауважыў пра нявывучанасць “польскага шляху” эвалюцынага, пра “філасофію зямлі” ў гэтай краіне.

— Что вы хотите! — урэшце выбухнуў, ня выгрымаўшы, мой далікатны апанент. — Мы шестьдесяц лет тому отчуждили землю от производителя, обезличили её. Какая тут любовь, какая філософія? І, мабыць, зъянтэжаны з уласнае непасрэднасці, паправіўся, спакайнеючы: “Конечно, у нас не было иного выбора. Рано или поздно, но по пути кооперации пойдут и поляки”. — Так, кааперацыі, але наўрад ці — “колхозизации”, — не ўтрымаўся ад удакладнення гаспадар застолыя. На тым, аднак, абодва бакі пагадзіліся і развязіліся, ужо на вуліцы, шчыра, прыязна.

### 1980 год

#### *1 студзеня.*

Лейцы ўтрымаць, як таго раіць Юрка, пакуль не ўдаецца. Адносіны з навакольлем завострыя. Бракуе ім дыпламатычнае раўнавагі. Няпроста спасыцігаецца й на 5-м дзясятку найцяжэйшая з навук — навука маўчаньня, талент усьміханьня (нават цераз боль). Праблема, значыць, формы, недапасаванье якой да асяродзьдзя ў складніцу зьмест і сэнс. Хаця — дзе тое аптымальнае “рацыё” ў справе пропаганды, нават калі гаворка пра “достижения советской науки и культуры”? З адведзенай мне ролій — на ўцеху сабе і падначаленым — дасканалей саўладаў бы майстра-мнагастаночнік: і дыпламат-палітык, і “лектор-лицедей” (нават тэму “Торжество ленинской национальной политики” не прачытае, а ледзь не прасыпявае: чула, узынёслася і “брава” сарве), і клапатлівы, ледзь ня бацька, начальнік для ўсіх астатніх калегаў па “Прадстаўніцтве” — арапаў і пакутнікаў “достижений” (бо толькі пра посьпехі гаворка) Kraju Rad<sup>4</sup>. Поўная мая бездапаможнасць!

#### *2 студзеня.*

Ня пішацца. Але спрэваздачу “О деятельности Представительства” за мінулы год трэба выдаць. Пужаюся лухты, ды яе не мінуць.

Быў лекар-паляк, з маладых, “тжэчных”. Акінúў позіркам, мімаходзь, варштат дыпламата: беларуская слоўнікі, розныя анталогіі, “гісторы”, троху ў баку важкі том “Wojna obroccza Polski 1939 г.”<sup>5</sup>. Што мог падумаць чалавек адносна хворага “rosjanina” (ці ня ўсе мы тут, ва ўспрыманыні, рускія або “радзецкія”, савецкія)? Яму ж, пацьенту, спатрэбіўся ліміт хворага часу, каб давярышыць работу здаровага, зроблена ж — на паўнапарстка. Ці палепшае заўтра “выдайнасць” мая? Нават голас з Ленінграда — бадзёры, чисты — не прынёс сущашэння, хаця там, над Нявой, “сънежно, холодно”. — Чаго над Віслай, алавітай мокрымі туманамі, гэтак не стае.

Паэт, відаць, хваляваўся, тварыў пры іншымі клімаце:

Уже замерзая в снегу по колено,  
И глаз не спуская с огней,  
Всё громче и жарче мазурку Шопена  
Ведёт белорусский Орфей...

*Bc. Рождественский.*

#### *3 студзеня.*

Ляжыць нечапаным архіў навуковы — нашто валаклося ажно з Масквы? Толькі душа смыліць, на папкі, на выпіскі, адбіткі гледзячы, не кажучы пра слоўнікі, манаграфіі.

<sup>4</sup> Краіны Саветаў.

<sup>5</sup> “Вызваленчая вайна Польшчы 1939 г.”.

Але ня ўсё так марна. Вось па-новаму тут успрымаеца, перажываеца нататка Ф. Энгельса – першае ўспамінанье ў марксіцкай літаратуры пра народ, які гамоніць мовай сярэдняй паміж польскай і рускай, але больш блізкі да апошняй, і які ўжо ў 1866 г. прадстаў перад вачыма сябры Маркса народам-нацыяй сярод “четырёх различных национальностей” тагачаснага Царства Польскага (артыкул “Какое дело рабочему классу до Польши”).

Прыгадаць мо заўтра на вечары беларускім пра гэтую менавіта ўвагу, якой у найсмутнейшыя часы беларусаў адaryлі Энгельс, пазней Ленін (пра яшчэ неадсыпаную песню Айчынай-Беларусьсю), Максім Горкі? Але ж – праблема часу, 5-ці хвілін нават. Затое “Мы-беларусы, з братняю Русьсю разам шукалі...” – абавязкова.

### *5 студзеня.*

Вечар Беларускай Рэспублікі ў Варшаве (ДСНК). Народу паўнюткая зала. Кніжак багата беларускіх, польскіх пра Беларусь разгарнулася на выставе. Сімваліка дзяржаўнасці нашае, савецка-беларускае. Фотавыстава.

I – людзі. Цёпла, каральна гаварылі пра краіну, яшчэ ўчора *tera inkognito*<sup>6</sup>, народ, нядайна “лапцюжны”. Ажно троє прафесараў, гэтулькі ж пісьменьнікай – кожны на свой лад апавяддаў, а дзесяці спадзяваўся пра “Бжозарусь” (“бярозавую Русь”), якой азначана яна ў рэпарцёрскай нататцы з вечарыны ў “Штандары младых”. Артыстка Марта чытала фрагмент спольшчаных “Байдай Дольных” (“Ніжняя Байдуны”) Брыля. Усё йшло гожа, паважна, прыўзынята, — як раптам голас з месца, накшталт нашага “дайце сказаць!”. I – сказаў, чалавек пажылы, па ўсім відаць не аратар, але і не раўнадушны, дзе гаворка аб нечым яму блізкім, памятлівым:

— Хацеў бы тут заўважыць, як удзельнік экспкурсіі (“выщечкі”) на Беларусь. Гэта край вялікай культуры. Вельмі прывабна людзі там адзетыя. Кветкі любяць. I за гарэлкай ня надта ўтінаюцца.

### *7 студзеня.*

— А ведь у нас сегодня по православному обычай Рождество Христово”, — неяк непасрэдна, хороша прашчабяцала пані дырэктар з Масквы, кіраўнік афіцыйнай дэлегацыі, — толькі-толькі ступішы з трапу самалёта на польскую зямлю. Было ў гэтай непасрэднасці, здаецца, больш цеплыні і чагось чалавечага, чым у пазнейшай інфармацыі ейнай за сталом перамоваў: “...110-я годовщина со дня рождения Ленина даст ещё один толчок для более активной пропаганды марксистско-ленинской теории. Мы понимаем, что после 110-й последует 115-я, 120-я годовщины...”. Не абыўшлося і гэтым разам без навінаў мне бліжэйших: “В Минске, в Белоруссии, которая, вы знаете, так пострадала во время войны, — эта Хатынь, эти колокола... открываем филиал музея В. И. Ленина... Ну, и сейчас у нас в стране уже 50 ленинских музеев”. Слухаў, натаваў, а неадчэпная думка съвідравала настрой: няхай бы нам хоць адзін музей каторага з беларусаў-ленінцаў адкрыць: Зыміцера Жылуновіча, Аляксандра Чарвякова, Язэпа Адамовіча...

### *13 студзеня.*

Поўнач. Толькі што вярнуўся з Палаца навукі і культуры: у Варшаве беларускі навагодні баль. Госьцю – не съвяткавалася. “Што вы такі сумны, быццам зямлю прадалі?”, — пані Зіна мела рацю. Туті свае не валачы на людзі.

Бавіліся ж беларусы варшавскія шырака, съпеўна. “Люблю мой край – старонку гэту...” – між разложыстых съценаў, між калон мармуровых бруіла крыніцай вячыстая песня. Ажыўленыя, павесялельныя вочы Юркі, Васіля нібы й мяне падбадзёрвали: бачыш, як мы съпявач патрапіл...

<sup>6</sup> Невядомая зямля — лацін.

*14 студзеня.*

У “Нібу” піша Анатоль Маўчун з Познані, з асяродзьдзя “выключна польскага”, дзе, можа, і назыбралася б колькі асобаў з Беларусі, але, на жаль, мала хто з іх горніца да беларускага слова. Да аўтар ня жаліцца, праста канстатуе факт, сам жа – творца ўласнае Беларусі – чыніць, што можа, “каб больш зацікавіць беларушчынай палякаў”. Вось яшчэ – супадная табе душа. Падацца б да яе – пагаманіць і выгаманіцца. Пра Мацея Бурачка (некалі ж, кажуць, падмаглі яму і палякі-пазнанякі...), пра нашае скроль вострае, трывожнае, “каб не ўмेरлі...”.

*18 студзеня.*

Над Коласавымі “Казкамі жыцьця”. Гойсала бесклапотная і таму шчаслівая хмарка па вялікім съвеце, пакуль на далёкай чужыне, між горыстых скалаў, магут-накрылы арол не съцебануў па ёй горкім папрокам: пакуль ты бавішся, падарожніца, на радзіме тваёй, што ўспайлі цябе росамі, млее спрагненым усё жывое – і трава, і збажына. Памкнулася назад устрывожаная падарожніца. Кідалі яе па съвеце жорсткія ветры, праціналі нас克разь кволую. – “І нідзе не было ёй супакою. І вярнулася хмарка ізноў у той край, адкуль выйшла... І заплакала халоднымі слязмі над роднымі палямі...”.

Мая хмарка – не пагулянка, хаця і яе сібер ня раз паласуе. І ўсё ж: здалёку ад роднага поля, мабыць, наканавана гібець ёй між чужых воблакаў стыльных, каб аднойчы кроплюю ўспіла праліца над сваім палеткам.

*25 верасня.*

Учора вечарам вярнуўся з Гданьску – гораду польскіх клопатаў, трывогаў і адновы (ды ці толькі польскіх?). У мясцовым універсітэце адбываецца спатканыне польскіх і савецкіх гісторыкаў, з удзелам сівенькага і надзіва, не па гадах, жлавага, разважлівага прафесара Лаўмяньскага. У кантэксьце агульнаславянскім і расейска-савецка-польскім закранулася і наша Беларусь. Акадэмік-літавец Юргініс, гаворачы пра Вялікае Княства Літоўскае, не прамінуў і “беларускую долю” ў ім, спаслаўшыся на 5-томную гісторыю БССР. Професар з Познані Ежы Ахманьскі наогул усыщешыў усіх нечаканым польска-беларускім “караваем” пад сустречу: “Польская дасыледваныні густоры Беларусі эпохі феадалізму”, — съпецяльны даклад. Калега ягоны, велікарус Дзяяков, масквіч, правам старшыньючага не ўтрымаўся ад задаваленя: “Что ж, приятно! Мы знали о польской научной школе по истории Украины, по истории России, а теперь вот узнаем о такой же школе по истории Беларуси”. З Ахманьскім на перапынку пагаманілася трошку. Стрыманы зьнешне пазнаняк аказаўся ў размове чалавекам даволі непасрэдным, шчодрым нават у даверлівасыці. Адарыў тэкстам свайго выступленя, абяцаў даслаць невядомы дасюль ліст да Еўлашоўскага, адшуканы нядуона ў Варшаўскіх сховішчах і выдрукаваны ў Англіі. Мая тэма – “Советско-польские отношения послевоенного периода в научной литературе СССР” (нечакана з Масквы папрасілі “падстрахаваць” захварэлага наўкоўца). Нядужа там навуковасыці, але ж аб прысутнасці Беларусі было гаворана. Нават новую Канстытуцыю СССР у паплечнікі браць давялося (права саюзных рэспублік на разьвіццё культурных і іншых адносін з замежнымі краінамі).

Перад ад’ездам, блукаючы гданьскім вулкамі, зазірнуў у кнігарню савецкай кнігі. Як жа ўскалыхнулася, заходзілася ад нейкае нечаканае цеплыні ўся істота мая, калі паміж шчыльнага “частаколу” кніжнага весела, нібы падміргнуўшы, усыміхнулася да мяне ружовенкая назва з вокладкі: “Вясельле”. Серыя “Беларуская народная творчасць”.

*29 верасня.*

Захліствае тузаніна – тая ж, вакол вялікае палітыкі, яе за апошнія тыдні яшчэ паболела, хітрай, хіцвай, і ўжо аднымі гузамі за неасыярожнае абыходжаньне з ёю не адробішся.

### *1 кастрычніка.*

“Wiele goryczy, wiele niedomyśleń, wiele rojnych pogłosów, wiele niepokoju”<sup>7</sup>, — голас дыктара ўзрушлівы, суважны, адчуваецца, крыху трывожны: “Dziś jest trudno, a jutro bardziej jeszcze trudniej...”<sup>8</sup>. У польскіх жа калегаў свой неспакой, трывожны – ня рушылі б чолгі радзеckія “овладевать обстановкай”. Можа стацца, што ў гэтыя дні і табе прыдзецца ступіць крок балюча адназначны, адпаведна перакананьням і сумленню.

### *2 кастрычніка.*

“Strajk” – вострае, мнагазначнае слова. У кіназалах Варшавы паказваюць хроніку нядаўнага пратэсту рабочых польскага Узбярэжжа. На фоне амярцьвельных кранаў, машын, аўтобусаў, нібы вымерлых вуліцаў і плошчаў разылягаецца роўны, суроўы голас дыктара: “Ju nie chodzi o dadatkowych 500 czy 1000 ziętych. Wały są robotnicza godność, dojnąą klasę...”<sup>9</sup>.

### *7 кастрычніка.*

Хто сёньня расказаў бы пра палякаў – ня так вялікіх, выдатных і да т.п. адзіночак. Але – пра народ. Пра ягоную гордую волю, што гэтак вось аднадушна й рашуча зрынула ярмо лухты, маніпульвання людзьмі – у наш асьвечаны век найагіднейшую, мабыць, форму ўціску. Трэба было “рэальному сацыялізму” ажно трыццаць пяць гадоў (калі ня ўсе шэсцьдзесят тры) чакаць такога вось балеснага подзвігу агульнанараднага, каб выказалася сапраўдная здольнасць да самаабнаўлення. Штосці заныла ў істоце: вярнуцца б да тэмы “Польша: отечество и социализм”. Хоць не надоўга, хоць крыху – наколькі ўдалося б, пасыпелася б адскрэбсыці напісане ад дактрынерства, кампілятыўнасці. І аб гэтай вось сёньняшній Радзіме палякаў сказаць нешта людзкае, съветлае, нацярушанае з празрыстага неабсяжнага неба кастрычніцкага над пані Варшавай...

### **1981 год**

#### *4 студзеня.*

Будзем жыць, Сонік, і працаваць (ня толькі мітусіцца). Пакланіся апоўначы з вагону “варшаўскага” нашаму Менску прыціхламу, доныцы-студэнтцы. Падзякую ёй за надасланае ў Варшаву віншаваныне “З Новым Годам”. За гэтыя вось літаркі “З” і “а”, і ўсё наступнае: “шчыра віншую... сардечна жадаю... добра га настрою, меней суму”. Буду старацца, дачушка.

Падаў голас і Валодзя “У-Ну” з-над Віцьбы і таксама – “З Новым Годам”. Разгамоньваецца паціху інтэлігенцыя нашая – і дарослая, “съпляйшая”, і падлесак. Прафесар Барысаглебскі, фізік, прыехаў у Варшаву студэнтам польскім лекцыі чытаць і тутэйшых беларусаў заадно ўцешыў (Юрка казаў) дасканалай літаратурнай мовай роднай. Нічога дзіўнага, заўважыў сябра, — гадунец Віленскай беларускай гімназіі гэты прафесар. Сапраўды! Як жа далекавата сёньняшнім “універсітэтчыкам” з БССР да колішніх гімназістаў з Вільні! Ды ўсё ж, ёсьць яшчэ навіна –

<sup>7</sup> “Многа горычи, недаговорак, многа разных поглядаў, многа неспакою”.

<sup>8</sup> “Сягоныя цяжка, а зайдзе будзе яшчэ цяжэй...”

<sup>9</sup> “Тут ішлося не пра дадатковыя 500 або 1000 злотых. Важылася рабочая годнасць, сталасьць класу”.



нязыклая для тых і другіх. З тэматычнага плана-выпуску “Міжнародной кнігі”: “Энцыклапедія прыроды Беларуссии в 5-ти томах. На белоруск. яз. Изд. Белор. Сав. Энцыклопедіи... Рассчитано на массового читателя”.

А вы кажаце, мова мая памірае. Яна толькі яшчэ з полак сярамяжлівых выпаўзае; падрасьце і вылюдзее, нагамоніцца і насыпваеца. Не на Беразе ж Слановай Косткі будзе “масавы чытач” гартаць старонкі чарговай Беларускай энцыклапедыі. Дык цішэй, “акоў паломаных” жандары, з вашым ваяўнічым спрытам.

Аднак, спакойнай ночы, дружа мой. Хай стрэнэ ласкаю цябе маскоўскі ранак.

### *5 студзеня.*

Пацягнула на марозік, і ў сыравата-туманнай Варшаве дыхнулася глыбей, съязжай. З Масквы сущэшылі – Соня даехала, Менску пакланілася, у Вуглавым мірна і нават любоўна. Прынамсі буйны сын прэтэнзіямі “генія” не страйле. Пакуль.

Калі пра самае істотнае – мабыць вось што:

“...А дзе, на чым мы спынімся на гэтым адмаўленыні (свае беларускае адметнасці, “лішты”, як яе азначыў дасыціны Але́сь Адамовіч)? Дзе мяжа?” “Прабачце, але калі рушым гэткім шляхам, — пярэчыць крытыку-вастраслову паэт Гілевіч, — то пасыля спыніцца ўжо не давядзеца – дойдзем да лагічнага канца. Да поўнага самаадмаўленыня”. Хутчэй наадварот, Ніл Сымонавіч. Прыходзім да лагічнага пачатку: фальклор, народная эстэтыка і філасофія, мараль, нацыянальнае самапазнаньне. Маем ужо сваіх Кірыеўскіх, чарга – за Талстымі.

### *6 студзеня.*

“Я ведаю, адкуль прыйшоў і куды іду...” (Ян, 8:13).

Адкуль іду – сіла мая. Куды – надзея мая, паратунак мой. Чаму ж учора забыўся пра вытокі і накірунак і заламаўся, разгубіўся?

### *7 студзеня.*

Толькі на службе й прыгадалася, што дзянёк – Калядны. “Бацька” (Пасол) пачынаў “пяцініутку салідарнасці” з гумарам: “Пели, черти, здорово – из Кемтемберийского собора. Давно я такого пения не слушал”. Саветнікі дружна зарагаталі. У самога ж старшынолучага твар па-съяточнаму лагодны, прасветлены нават. Пазней і гаманілася з ім – службова, але хораша.

“Бараніў” Якуба Коласа перад братамі-палякамі. Заўзятая кабета ад палітыкі-дружбы: “Mam wNetpliwoñci co do motto Sali 10 proc. bkd№ wiedzieli kto to jest Koias, a wikkszoñż... Znów ie – “nowy ludu”. Wiesz, jak u nas dzisiaj z tym “odnowionym” ludem...”<sup>10</sup> і да т.п.. Раўнавага і гэтым разам мне здрадзіла, але спрабаваў не гарачыцца, не “мітынгаваць”. “Калі большасць ня ведае, дык чаму яе, неасвежаную, не паменшыць? Мо, каторы, прачытаўшы запрашэнье з Коласавым “мотто” і пацікавіцца – “цо то за едэн?”.

Варта было спакайней, лагадней, па-коласаўску: “Мае браты, мае суседзі...”

Хіба ж не па-людзку сказана? Чаму ж, панове, не пагадзіцца з дружалюбствам суседа? Народа, як і вы, палякі, вальналюбнага, духоўна незалежнага.

### *8 студзеня.*

“Маючы славную тысячагадовую гісторыю, беларусы набылі дзяржаўнасць крыху больш чым 60 гадоў назад” (Голос Радзімы, 1980, № 51). Цікава было б паспрачацца наконт гэтага съцілага “крыху”. Наколькі яно большае ад 60-ці, —

<sup>10</sup> “Маю сумнеў адносна эпіграфу (на запрашэнні ў ДСНК)... У зале 10 працэнтаў будуць ведаць, хто такі Колас, а балышыня... Зноў жа – “новы люд”. Ведаеш, як у нас сённяня з гэтым “адноўленым людам”...

на сто, на трыста гадоў? А можа – на ту ю самую тысячу? З нагоды якой невядомы мастак Беларусі складае “Найлепшыя зычэнын ў юбілейным (980–1980) годзе Беларусі”. Філосаф Мікола Алексютовіч, съветлай памяці, такога “крыху” не праглынуў бы. А гісторыкі? Тыя сціпла маўчаць. Гонар іхні і наш ратуюць мастакі, паэты. Урэшце, ім лягчэй – з вобразамі. З фактамі намнога складаней. За факты б’юць падых або садзяць у “псіхушку”.

#### *10 студзеня.*

З хлопцамі-равесынкамі (палякі, былья слухачы курсаў пры ЦК КПСС) гаманілася ўчора да позняга вечара, пра польскую “аднову”, — проста, без хітрыкаў, спавядальна. Цалкам узаемапаразумеліся – адносна раўнапраўя, справядлівасці за сацыялізмам. Хаця, прыгадаўшы Спенсера, наўрад ці знойдзеца дастаткова дасканалая сістэма, здольная “обуздзать” інтынкты чалавека. Куды іншая справа, каб разумная “жывёліна” двуногая, съядомая адвечнае антыноміі паміж “двуих градов” (Булгакаў), не стамлялася ўласнаю воляю уздымацца над уласнымі інтынктамі. Але мае сябры, матэрыялісты, далікатна запярэчылі... Затое з маўклівай лагоднасцю патрактавалі “насіонализм” беларускі, паколькі той “заборчосьцю” (захопніцтвам) не пагражае. Тым болей, што Томаш, “крэсавяк з-пад Вільні”, змалку, як зазначыў, дасьведчаны ў беларускай памяркоўнасці.

Увогуле ж добразычліўцаў з польскага боку нам у мінулым таксама не бракавала, у часы найсмутнейшыя: “Беларусы паволі выбіраюцца на шлях нацыянальнага адраджэння. Сёння яшчэ цяжка прадбачыць, якімі напрамкамі пакіруеца гэтае нацыянальнае развиціце і ці мае яно шанцы на посыпех”, — гэтак падагульніў на пачатку стагодзьдзя свае нататкі пра Беларусь і беларусаў варшаўскі аўтар Зубовіч (Biblioteka Warszawska, 1910, t.1, zesz. 2). Мала лягчэй і цяпер, праз 70 гадоў, прадказваць шляхі нашага самаакрэсленія, самасціверджданія. Хіба што шанцы руху беларускага ўжо намнога відавочнейшыя, неабарачальныя.

#### *12 студзеня.*

“Товарищи, Центр интересует... К завтра каждому дать свои соображения- предложения...”

Крохуў прыщашным, каляпайночным прыщемкам да Віслы, надумваючы патрэбныя “соображен.-предлож.”. Толькі глуздам, парадкам засымечаным дзённаю лухтой, ніяк не ўдавалася адмахнуцца ад учора пачутага досьціпу (чаму Ленін адмовіў Герэку ў падтрымцы): — Ja ziodziejw przekształciem w komunistw, Ju natomiast postkrowiaień wrkcz przeciwnie.<sup>11</sup> Прыгадаліся і іншыя слова са споведзі паляка-парцыйца з Лодзі: “Вельмі цяжка, прыкра. Утварылі з нас партыю хабарнікаў, кар’ерыстаў, нуворышаў...”. Так яно з польскім (ці толькі з польскім?) крызісам.

Зладзейства, хабарніцтва – хваробы невылечныя. Але ж калі нельга іх пазбыцца, дык можна злодзея называць па імені, а не выбіраць у парламент.

#### *29 студзеня.*

Не спыняцца ў бегу – кожнага ранку ці вечара браць свае кіламетрыкі. І такім чынам ствараець “у сабе Гімалаі” – ховішча ад цывілізаторства, мітусыні.

Гартаю “Гісторыю Беларускай (крыўскай) кнігі” В. Ластоўскага (з ласкі Юркі Туранка): “Крывія, Русь, Літва – патройны вузел, трохпаверхі лабірынт, у якім блудзіла і дагэтуль блудзіцца нашае нацыянальнае я”. Там жа – слоўнічак, складзены з дакументаў Літоўскай метрыкі: адкуль, аксаміт, апытаўца, ведаць, вымелкі, вельмі, жаданыне, млынар, непарушна, няхай (Узяў чорт кароўку, няхай бярэ і вяроўку – Насовіч), насыследак, ялавіца...

<sup>11</sup> Я зладзеяў перайначыў у камуністаў, ты ж рабіў наадварот.

*30 студзеня.*

Польскай “аднове” штораз цяжэй, трывожней. Страйкі – глухія, акупацыйныя. Вузе поле “пшыязыні польска-радзецкай” і аратаму-саматужніку клопатна, няўтульна:

— Какие там поезда дружбы?! Пусть сидят дома и наводят порядок — не то, глядишь, иные поезда пойдут. — Такі вось жарт пануры, начальніцкі.

Пані Аліцыя ў Бібліятцы Сеймовай – голасам сумнаватым, прытомленым:

— Proszk Pana, czyni Pan wszystko, ieby tylko niemcy I czesi do nas nie wstępili, jako ratowniey...<sup>12</sup>. — Здарыща можа, — працягвала з балючай усьмешкай, што наступным разам замест мяне сустрэне пана якіс капрал...

Такая яна – Польска мая: сумная, даверлівая, спавядальная, далікатная. Прыгожая ў разгубленасыці, вялікая Надзея і Верай нязломнаю.

*31 студзеня.*

Нечаканая вестка: “Усё ж такі практичнае значэнье “Ліста” (Письмо русскому другу. Лондон, 1979) велізарнае. Трэба яго паставіць побач нацыянальных зваротаў Багушэвіча, крыку Каліноўскага, веры Купалы, Багдановіча і Гаруна” (Божым шляхам, 1980, № 151, с. 35).

*1 лютага.*

Вауніверсітэтскай чытальні. Ціха там, глыбокавечна (хоць недзе страйкі, пагрозы...). П. Мягтла, заходнебеларускі дэпутат Сейма польскага пісаў пра падарожжа сваё па “Радавай Беларусі”:

“Дзеци съядомыя нацыянальна і разьвітыя... Наогул, моладзь расьце ў сэнсе нацыянальным і хутка выкіне за борт усю тую гніль і хлам, што асталіся з старых часоў” (Беларуская справа, 1926, 21 красавіка). Гэтак абяцаюча шырылася беларусізацыя ў Беларусі.

*3 лютага.*

“Разблакаваць” граніцу для польскіх турыстаў не ўдалося (“Что вы доказываете?! Пусть они у себя сначала порядок наведут, а затем разъезжают...”). Што было рабіць? Уцёк да ціхе крынічкі – у бібліятэку. Гартаў “Беларускую справу”, потым “Беларускі дзень”, брашуркі палякаў у абарону “ўсходніх крэсаў”, з далёкае ўжо пары – тae самае, калі мой старажытны Ігумень перайменавалі, вызваліўшыся ад “абаронцаў”, у Чэрвень (з гэтага б факту і зачынаць калі ліст да польскага сябры). Трапляліся вершы Уладзімера Жылкі:

Беларусь, Беларусь – гэты зык  
Паліць душу маю, як вагнём...

Чаму ж нам сёньня не шанаваць сваю ўласцівасць і адметнасць – прыстаўное в: у вагні.

Чытаў пра Ігната Буйніцкага, нашага “другога Багушэвіча” і, можа, першага беларуса, чыё сакавітае дасыцінае слова людзі пачулі і нібы ўбачылі, шырокая усьміхнуўшыся ад цеплыні — дык вось якія мы, беларусы... Ай, ды Ігнат!

Даведаўся, як Умястоўскі з Луцкевічамі рупіліся і выпусцілі ў сьвет першую ластаўку – “Нашу долю”; як сябравалі з беларусамі, падмагаючы іхняму ўзыходжанню, украінцы Міхайла Драгаманаў, Дзымітры Дарашэнка.

Не здамося так проста. Яшчэ паваюем.

<sup>12</sup> Калі ласка, рабіце ўсё, каб толькі немцы і чэхі да нас не прыйшли ў якасці ратаўнікоў (сацыялізму).

4 лютага.

Страчаць бы кожную ранічку, як сёньня – бегаючи. У Лазенках – пацягнула сувежанськім, сакавіцкім...

4 – 6 лютага (поўнач).

Варшава – Гданьск – Быдгашч – Торунь: пущувіамі польской “адновы” – rozdzyskutowanej, zastrajkowanej, sfrustrowanej.<sup>13</sup> Маўчаць цяжка, яшчэ цяжэй – выказвацца (“Як у Зьвёнзку Радзецкім глядзяць на нашыя справы?”). Ва ўсім гэтым задужа палітыкі і замала, амаль не чутно (не шанцуе мне на субяседнікаў?) духовасыці.

У горадзе Каперніка, аднак, “агрызнуўся” беларус – нібы далікатна, але, аказа-  
лася, не зусім прыязна для гаспадароў:

— Owszem, data 17 września 1939 jest, diugo pozostańiem jednym z najdrażliwszych wydarzeć w dziejach stosunków polsko-radzieckich. Wartym jest i koniecznym jednak rozpatrywać ten fakt w całości taicie z 22 czerwca 1941, 9 maja 1945, no i przede wszystkim z Ukiem Ryskim z 1921 r., na mocy którego w sposób gwałtowny rozknejony został na cześć organizmu narodowo-terytorialnego Białorusinów, Ukrainę...<sup>14</sup> Baczyc, jak gаснуць перад тым ажыўленыя вочы субъесднікаў, хмурнеюць іх твары. Ale думку трэба было дакончыць. I яны слухалі: пра асадніка польскага, пра нацыянальна-духоўны і сацыяльны ўціск, пра беларусаў-каталикоў, у абарону якіх (“...прыдзісных палякаў у ...Расіі”) уздымаліся прывіды Радзівілаў, Вішнявецкіх. Далей — пра мой родны Чэрвень, народжаны пад такім імем у памяць вызваленія ад панска-польской навалачы, працягваць не выпадала. Словы, адчуваў, ляцяць у бездань — ні рэча, ні водгуку. Да якой халеры, думалася пазней, пакутваць мне за гэтую “стасунку радзецка-польскія” (Катынь!), змоўчаючы адносіны польска-беларускія?

11 сакавіка.

Можа, і праўда, нацыянальны момант у Быкава ня надта кідкі. Але, помніца, як працяў быў аднойчы, усхваляваў адзін толькі радок яго: маўляў, яму, вясковаму настаўніку, абавязаныя мы сваім нацыянальным сталенънем. Дарэчы, у рускім аўтарызаваным перакладзе “Абеліска” на старонках “Нового міра” так яно, здаецца, і гучала, па-быкаўску лаканічна і востра: “стали мы, белорусы, націєй...”

23 сакавіка.

Дзень сапраўды з нялёгkіх – панядзелак. Але не з пахмельля. Трэба, нікуды ня дзене́шся, кіравацца да свайго “Міністэрства Думкі” (Любові, Братэрства, Праўды – як яшчэ там?), дзе праца кожнага панядзелку і пачынаецца з “Гадзіны няnavісьці”. Наогул жа, ці буду далей працягваць свой дыярыюш, ці зыніштожу яго, парваўшы з пісанынем – не заважыць на далейшым бегу падзеяў. “Паліцыя Думкі завалодае ўсім, так ці інайчай” (Оруэл, “Год 1984”). Уінстан Шмідт даконваў злачынства нават тады, калі і пяра ў руцэ не трymаў – Злачынства Мыслі!

26 сакавіка.

— Як ваша там ревалюцыя? З Масквы, на процілглым канцы проваду запыта-  
ліся нібы між іншым, з гумарком у голасе.

— Цяжкавата, — рэагаваў стрымана, перавёшы гаворку “по делу”. Рэвалюцыя тым часам працягваеца, хая ёсць сутнасць ня нашым вачам разгледзець. Лепшае,

<sup>13</sup> Đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu một số thông tin quý giá về xã hội và kinh tế của người Mông Cổ.

на што ты здатны ў гэтым становішчы – не абражаць эквілібрыстыкай славеснай, даносамі натуральнаага руху народу... Хтосьці з радыё: “Chcemy poprostu іуж, іуж по ludzku”. Па-людску жыць, без маніпуляваньня чалавекам, калектывам, народам – вось голад сённяшняга паляка, мо яшчэ вастрэйшы ад штодзённай нястачы тавару, прадуктаў. Крызіс духа. І тут нават папа Рымскі, “велькі Поляк”, амаль бездапаможны.

### *27 красавіка.*

У Жырардаве Фелікса Дзяржынскага, таксама ж “вялікага паляка”, ужо не памятаюць, не ганаруюць. Хіба што ў беларускім Івянцы музеі яму адчынілі, панішчыўшы па дарозе ці не апошняя крыжы.

### *2 красавіка.*

Валаку сваё ярмо. Штораз усё больш дайманы “большим начальніком” (“надо разобраться, чем вы занимаетесь...”) і большым ад мяне нявольнікам, рабом. Прynamі, я магу агрызнуцца. К чорту вашыя цацкі! А ён?

Польшча выкарабкаецца з грувасткае каляіны, пашыбуе далей, глядзіш, шпарка, хораша, разумна.

(...) З Юркам учора гаманілі вечарам за плячыма Падарэўскага-помніка: “А наогул, — рэплікаваў сябра адносна маіх “недыпламатычных” клопатаў, — іх (палякаў) звыш 36 мільёнаў і яны дадуць сабе рады. Але калі я перастану рабіць сваю справу...” Словам, трymайся свайго поля.

### *13 красавіка.*

У палякаў – Велькі Тыдзень. Суботкай-нядзелькай ля касыцёлаў на бялюткіх кужальных абрусах – пучочки пушыстай лазы, пралескі сінія, чырвоныя цюльпаны, нарцысы цыбатыя, жоўтыя. А ў небе – сінечча, лагода сонечная. Вербніца...

“І шматлікія прарокі паўстануць і спакусяць многіх. І з прычыны няпраўды ў многіх патухне любоў” (Мацьвея, 24:11, 12).

Але палюбіць – ад нас саміх залежыць: “Выбросим из сердца яд, разрушим вражду, станем возносить привычные нам молитвы, вместо демонского зверства воспримем ангельскую кротость, и как бы тяжело мы не были оскорблены, представим себе собственные наши согрешения..., умягчим гнев, укротим волны, чтобы нам настоящую жизнь пройти безмятежно и по отшествии туда, найти для себя Господа таковыми, каковыми были к собратьям своим” (Иоанн Златоуст. Творения... Т. 7. Спб., 1901, с. 231).

### *22 красавіка.*

“І вечер гамоніць між лоз... Народ беларускі прынёс”, — расьпеўна, плынна разълеглася мелодыя беларуская пад скляпеньнем Тэатру Польскага. Гучала яна прыгожа, сакавіта і, нібы на беларускі лад, трошку стрымана, съціпла – на твары мілыя съпевакоў гледзячы. А варшавяне-гледачы не шкадавалі воплескаў. З праграмы “ўрачыстага канцэрта” кожная літарка, слоўца кожнае – у польскім перакладзе – адгукаліся ў істоце маёй нейкім дзіўным, съвятым узрушэннем: “Piesc nibieskoўka”. У Менск бы напісаць пра беларускія съпевы ў Варшаве – як жа весялейшыя, магутнейшыя гукамі й паветрам ад тae, мабыць, першае вечарыны, пра якую на пачатку стагодзьдзя Гальш Лейчык пісаў у “Нашу Ніву”.

Але – съпяшым да Кракава, з “официальной делегацией”. У гэтым жа таварыстве не ступіць і ня збочыць мне на колішнія съцежкі Алаізы Пашкевічанкі, або студэнтаў-заснавальнікаў беларускага гуртка (пачатак 1900-х). І ўсё ж...

### *27 красавіка.*

Вялікодную “пісанку” распачаць меркавалася ўчора, першым дзянёчкам съвяточным. Не атрымалася. Хоць ранічка і пачыналася па-Божаму, з добрым, мабыць, чалавекам. Той, па нашым супольным съняданыні, прыняў на разывітаныне кавала-чак Сонінага пірага і чырвонае яйка – трошку бінтэжачыся, але шчыра прамарматаўшы “Хрыстос уваскрос...”.

### *30 красавіка.*

Вось і сустрэліся з панам дацэнтам – на мілай імпрэзе культурнай, дзеля тae самае Краіны Духа незынішчальнай, пра якую лапідарна выказалася Халіна Аўдэрска – “nie da sіk nie podbiж, nie zagażowaj”<sup>15</sup>. Аўтар “Птушынага гасцінца” ў размове лагодная, ды ўсё ж свайго вострага болю беларускага за ейнага героя – “тутэйшага” паляшука, сілком пагнанага на заход і тым канчаткова, мабыць, спольшчана-га, – не краналася. Хаця з другой асабай – сялянскім палітыкам і паэтам Юзафам Озга-Міхальскім можна было б і на гэтую далікатную тэму паразважаць (як Баць-каўшчыну траціў, траціць беларус-“тутэйшы”). З Алесем Барскім (Баршчэўскім) затое адразу прамой гаворкай – як, маўляў, добра што ня скроў замірае слова роднае, тым прыемней – над Віслай. “Не кажыце, усыміхнуўся шырака суродзіч: няшмат наших у Варшаве, але мова беларуская чуваць. Часам і з вашага, “радзецкага” боку падмогуць. Жонка дырэктара новага (ДСНК) як жа хораша, свабодна размаўляе — заслухаешся. Хаця сам начальнік – ня вельмі...”.

### *3 мая.*

Польшча адзначыла 190 год сваёй Канстытуцыі, пад гукі-літаўры Манюшкавага паланеза. Калі ж ты, Краіна мая, вось так урачыста, суважна устратянецца пад сваім штандарам, у імя сваёй Канстытуцыі?..

### *14 мая.*

Папа Ян Павал Другі паслья замаху на яго жыцьцё паволі выздараўлівае. Сымбаль сумлення і маральнасці чалавека й чалавецтва – гэтак трактуюць свайго Суродзіча ў польскіх сродках інфармацыі. У малітоўнай съятасці ледзь ня ўся краіна; у жалобе і “керовца” прадстаўніка – пан Балеслав, рэпатрыянт са Слонім-шчыны.

А тым часам двое беларусаў з Белаосточчыны выжальваюцца прадстаўніку амбасады, даверыўшыся яго беларускасці, пра самае таёмнае, балочае: мала ня ўсё беларускае на спрадвечнай зямлі беларускай “за Герэкам” скалечана, ледзь ня вымерла.

У Менску ж выдадзена “Песьня пра зубра” Міколы Гусоўскага – на лацінскай, беларускай, рускай мовах: Дзяржава абапіраецца больш на мужнасць духу, чым на сілу цела...

Я палічыў бы за грэх незнарок перамешваць ісціну з выдумкай байкі. І дай жа мне, Божа, сілы і ўмельства лучынным агенчыкам праўды ісціну тым прасвягліць, хто дзівосы і цуды прагне спасыцігнуць, а не ў лабірынте памылак, што спластавалі вякі.

Гасціў жа Язэпа Семяжона, перакладчыка гожага ў гэтых самых пакоях, вачарам маёвым, пазалеташнім. Замест нудзіць госьця нязгасна зьбеларушаным “Цёркінім”, чаму было не запытацца – а хто ён, Кулік Яўген, які нас, замурзаных, сълепаватых так нечакана ўзрушыў, прасвягліў узорамі нашае зброі, штандараў наших даўнінных? Знаў з забыцця набліжаецца, чую, Пагоня. Хто мы? Адкуль? Ці згадаем, нарэшце, — куды?

А тым часам “съвет вар’яцце і ўсе міратворцы на словах”.

### *26 мая.*

Калі б, дапраўды, аніякае прасьветы – канчай кривую хаду і выходзь на прамую:  
Даруй, таварыш-сябра мілы,  
І ты, чужак, палагадней –  
Сыходжу я ў сутоньмагілы,  
Каб жыць сумленьней і ладней.  
Рахункі зводзіць не бяруся  
(Плынъ гострай праўды не спыніць).  
Бывайце. Годнасыць Беларусі  
Мне ў Там тримаць і бараніць...

*25 лістапада.*

Слухаеш вялікага наваградчаніна пана Адама, “распалячанага” нарэшце, і  
саўсім весялееш. Яшчэ б! Мы, аказваецца, не адны лапці плясьці ўмелі, не адной  
мякінай прабаўляліся. Гонару і годнасыці нам не бракавала. І бараніцца не пужаліся:  
Град куль на нас сыпалі з долу маскоўскія пешкі,  
Мы жарылі зьверху цальней, хоць радзей і бяз съпешкі.  
Ужо тро разы аж над дзъверы хлопства наперла,  
Ды кожны раз троє з іх ногі ад куляў задзерла.

Не, пара нанова выбрацца да Мірскага замка. Пачуць неспакойнага Столыніка  
голос...

*29 лістапада.*

Шкада, страйкуюць студэнты універсітета і да чытальні не прабіща. Брама  
зачынена, залепленая транспарантамі, заклікамі, пратэстамі. Мне ж карціць глянуць  
на Купалавую “Жалейку”. Наогул, цяжка дыхаецца – туман сыры павіс съцяною.  
Слова не ідзе ў радок. К вечару рушыла, здаецца: “Па-нашаму напісаны!”.

*1 сіненясня.*

Перагортваў заляжалыя газеты і... такая радасыць. Кавалёнак, двойчы Герой  
касьмічны, такой сакавітай сапраўднай беларушчынай павіншаваў чытачоў “Звязы-  
ды”: “Вельмі рад зноў пабываць на роднай беларускай зямлі...”. Хто ведае – ці не  
дачакаемся мы (унукі ж нашыя – напэўна) тэлепартажаў з касьмічных арбіт мовай  
Купалы – Коласа?

*12 сіненясня.*

Зірк у вакно, а там, па вуглох скрыжаваньня Трасы Лазенкоўскай і Польнай –  
танкі, шэраплямістыя, з дуламі-хобатамі, ускінутымі ў баявы прыцемак ранішні...  
У пакоі запляскалі ціхімі празрыстымі хвалімі шчымлівія гукі Шапэнавых накцюра-  
наў. Генерал Ярузельскі толькі што адчытаў Зварот да свайго народу. “Jeszcze  
Polska nie zginieia...” (гэтымі словамі і закончыў) секанула па сэрцы чымсыці гос-  
трым, трывожным. А 9-й збор у “Бацькі”. Съпешна.

(...) Такім чынамъ, адновапольская абырнулася станам вайсковым. Тэлефон на  
кватэры адключаны. Апошні званок быў учора вечарам, з Мінску. Ада, сястра, нібы  
штось прадчуваючы, з непрыхаваным сумам у голасе пажартавала на развітанне:  
“Золатка, глядзі ж там...” Сягоныя ж спрабую праз іншыя каналы пераказаць у  
Маскву, Соні, сучышальны сігнал: усё будзе добра, не хвалюйся.

*14 сіненясня.*

Тая ж мітульга – гэтым разам у “стане вайсковым”. Праўда, мая дзялянка не  
зымлітарызаваная пакуль што, хаця і абумоўлена суверэнітэтам гаспадароў. Але ж  
не пра іхнюю краіну сказана – “pacstwo jest wszystkim, a пагяд niczym”<sup>16</sup> (здаецца,

Норвід Цыпрыян). Аднак, уважай, Насарожа. Маглі ж з табой і пры звычайных умовах абысьціся надзвычайна, тым больш – ціпер. Адзіны клопат: уратаваць бы набыткі свае беларускія – адбіткі, кансьпекты, нататкі, кнігі. І, зразумела, гэты вось дыярыюш, пакуль не трапіўся да сейфа каторага з Міністэрстваў (Любові, Братэрства, Справядлівасці, Праўды) – разам, дарэчы, з ксеракопіяй Оруэла. Рамана-прагнозу.

### *15 сіненясня.*

А тым часам народ “радзімы васілька” вярнуў сабе Паэта (помнік Багдановічу). Пытаецца пра харктар, нацыянальны тып беларуса? Прыгледзыцца да нашых помнікаў. Да Сымонавых лапцяў (пл. Якуба Коласа), да кія дарожнага Купалы (у ягоным скверы), урэшце – да васількоў Максімавых, навечна застыглых у бронзавай руцэ. Да абвугленых комінаў Хатыні – пра іх многа гаворана. Словам, сымбалія нашае працавітасці, паэтычнасці, неўміручацьці балеснай дастаткова, каб не хлюпаць і не кідацца ў роспач ад “далаконага” глуму.

### *17 сіненясня.*

На гонкай, скрэзь вірлівай Маршалкоўскай гэтым разам надзвіва ціха і прасторна. Жаўнерна-міліцыйныя патрулі прыпыняюць рэдкія аўто. Патрульных салдаці-каў паненкі ў кожушках-міні частуюць гарбаткай з тэрмасаў. І тым і другім весела і, відаць, лірычна. У кіёсках сівежыя газеты, у кнігарнях харошыя кнігі – ёсьць што глядзець, чытаць, набываць. Словам, “стан вайсковы” па-польску. Дай Божа, такім яму, лагодным, чалавечым, і адышыці ў мінулае...

Аднак... З вячэрніх паведамлеńніяў: у Катовіцах, на шахце “Вуек” пралілася кроў – сямёра забітых “забастоўшчыкаў” і некалькі дзясяткаў параненых з боку “sii povz Nedkowych”<sup>17</sup>. Памаўчым...

— Алексей Константинович, может, я чем-то обидел Вас, оскорбил? Поверьте, ничего подобного и в мыслях не было. Простите, если что...

— Я, Василий Васильевич, терзался такой же тревогой. Искал повода повиниться перед Вами.

І абодва чыноўнікі (першы з іх – начальнік), наўрад ці праз парады Карнегі, падалі сабе рукі. А Леанід Ільіч няхай свае 75 сівяткую спакойна – нават, калі б віншавальная тэлеграма з Варшавы не ўзварушыла юбіляра.

### *22 сіненясня.*

Трэба выкарабкацца і з гэтае ямы. Калі выберашся адсюль нармальным чалавекам, не змалахоленым, — ня дайся, на старасыць, зноў сыпіхнуць сябе ў чародны роў. Бо сіл ужо ня стане, нават на карабканыне.

Наважыцца б – і адышыці, рынуць назаўсёды “тэатр” рытуальны. Вярнуцца ў съвет – дзе слова азначае дзела, а дзела слова акрыляе.

Вечарам. Зноў пад вакном пралязгаталі чолгі... Палякі, аднак, ня трацяць гуму-ру і ў стане вайсковым”. Сусед – да балонкі (разгайкалася): “Марта, rvzestac, бо сік internuij №!”<sup>18</sup> І – традыцыйна – да віглійнае вячэры: “Сівежага карпа на Каляды, бадай, не забракуе на кожным польскім стале” – нават амаль пры спаралізаванай гаспадарцы, “вымеценых”, апусыцелых прылаўках.

## **1982 год**

### *6 студзеня.*

Гасьцівалася на вуліцы Тамцы хораша і весела, па-навагодняму. “Зусім іншы чалавек каля жонкі...” – жартавала Зіна-гаспадыня. Трэба аднак знову ў свае вяршы: цярпець і працаваць, адлічваючы апошнія месяцы свайго “дышлямацтва”.

...Аднак мне Мінск чуцён – ён скроль гаворыць: “...днём чакаецца чатыры градусы марозу. Сынег. Мяцеліца. Зараз сэм гадзін, сорак мінут. Добраій раніцы, дзеці!... (...) Падчас стойлавага ўтрыманыя жывёлы – мы, асьнежыцкія даяркі...”.

Не сціхай, Беларусь дарагая. Нават “стойлавае ўтрыманыне” тут успрымаеш як гаючую музыку.

### *12 студзеня.*

Наскокамі – да Нарадовай бібліятэкі. Купалаўскі зборнік “Шляхам жыцьця”. Перавыдаць бы да 100-годзьдзя. Замест прылізаных прафесарскіх рэляцый няхай бы знову грукацеў Паэтаў голас – да прышчэмленага, змоўчанага, забранага Краю:

Ні святых дуброваў,  
Зьніч пайшоў з вадой,  
Загасыць лад новы  
Ды ня той, ня свой.  
З мінуўшых дзён

### *19 студзеня.*

Там жа, у Нарадовай, трапілася на вочы спагадлівае беларусам слова яшчэ аднаго паляка, а дакладней — ліцьвіна Ліманоўскага: “Ці беларускі люд здолее ўтварыць асобны народ?”. Тады, у 1912-м, Нестару польскага сацыялізма самому адказаць адназначна на паставленае пытаныне было, мабыць, клапатліва. І ўсё ж пачуцьё веры і такту падказала нашаму магутнаму “краёўцу” аптымальнае ражэнъне: “*So do mnie, to wierzk w przyszloñj narodu białoruskiego*”<sup>19</sup> (Krytyka, 1912, wrzesieñ, S. 71).

Наогул жа – сумна. Скроль усё тая ж мітусыня кшталту “ваш выход, артист...” І нічога не папішаць – трэба выходзіць “гжэчным, усъмхнентым”. Ды і Соніна вестка затрымалася дзесьці ў дарозе.

### *20 студзеня*

“От стихии чумы Пушкин, говорят, искал спасения не в молитве и не в пиру, но в песне”. Так бы і нам: стыхі зла – сваю, прыгожую, стыхію. Не распльывацца ў дарэмшчыне, марнасыці, але ўзынімацца над пошасыцю. Натуральна, калі сам ты – паэт і здатны ўскрыліцца, падобна Цветаевай. Перамагла ж яна, жанчына, безнадзейную роспач гармоніяй пакутнай харства. Няхай сабе ў парнасыніках ня ходзіш, але “мыслить и страдать”, да горняга кіруючы пагляд, ніхто, нішто й табе не перашкодзяць.

Паштоўка з Вільні ад Людвікі Антонаўны Войцік. Далікатнае, шчырае слоўка. Празрыстае, як і сьветлы, праменны твар здарожана-нястомнае “нашаніўчанкі”. Папытцацца: ці не яна, часам – выканайца ролі жабрачкі ў Аляхновічавай п’есе “На Антаколі” (афіша з Вільні, 1920)? Што яшчэ магла б дадаць да ўспамінаў пра Івана Луцкевіча?

### *24 студзеня.*

У варшаўскай Гарадской бібліятэцы на вул. Кошыковай. На стэндзе новых паступленій – чародны “Неман” з кранальнаю на вокладцы выявай: Максім Багдановіч і Зоська Верас. Гартаю “Варшавское слово” (1920, 27.04): “За особым белорусским языком я признаю все права, как за всяким другим литературным языком”. І съследам – нязводна-прыкрае “але” наконт нашага, нібы прадвызначанага скону: “Белорусский язык столь близок языку великорусскому, что ему навряд ли удастся удержаться рядом с этим, последним”. Што сказаў бы сёння дзядзька Бадуэн дэ Куртэнэ? Мо і ўхваліў бы нашу трывучасыць?

*6 лютага.*

Брама “стану военнэго” трошкі прыадчынілася. Бібліятэка знову працуе. Выкрай шматок часу і пагартай гадавікі “Нашай Нівы”.

Цішкі Гартнага прысывічэнне Івану Луцкевічу, Купалава паэма “На дзяды”, верш “Брату – беларусу”; зъверыў дома з “Творамі” – няма! Чаго ж бянтэжыліся ўкладальнікі-выдаўцы? Няўжо паэтавай рэвалюцыйнасці?

Забылі ўсё, згубілі долю,  
Зъмяшалі слова цьвет з гразей  
І запрадаліся ў няволю,  
З душой і скурай счэзылі ў ёй.

Так яно было з народам зямлі забранай. Было? Рускія выдалі “поўнага” Пушкіна, “поўнага” Гогаля, нават – Дастаеўскага.

Калі ж мы, агараўшы сёньняшніх Валуевых, дачакаемся свайго “поўнага” Купалы? Але ж да паўнаты-такі набліжаемся:

Паўстаньце, рабскія натуры,  
Пакіньце свой адвечны сон,  
Загаманіце віхрам, бурай,  
Каб ажно дрогнуў ваш палон!  
Прарок

Толькі “рабскім натурам”, зредка аплочаным, куды дагодней кадзіць Купалу панегірыкамі, чым жыць і пакутваць па-купалаўску.

*17 лютага.*

Ратаўаўся тамсама – у кніжных сховішчах. Сёняня – над лістамі Віктара Гамулаўскага. Спадзяваўся хоць слоўка пра Беларусь (некалі ж ён так спачувальна заўважыў нас, сярмяжных) – нічога. Ветлівая і руплівая пані Марыя з уласцівай кабетам-кніжніцам мяккасцю ўзялася “вадзіць” мяне па каталогах, паказальніках, прыгадаўшы “еднэго дэцекліўэго бадача з Мінську” (Мальдзіс? Хто ж яшчэ з нашых дэцекліўых затрымліваўся тут?). словам – заўтра разгорнецца папка з лістамі Яна Луцкевіча.

*10 сакавіка.*

На рэдактарскім стале, загрувашчаным кнігамі, часопісамі, рукапісамі – грудка беларускіх выданьняў. Гаспадар кабінета падымает аберуч, нібы ўзважваючы, чатыры, з каштанавымі вокладкамі тамы. “Янка Брыль, як пан бачыць, не забывае нас. Збор твораў менавіта ад яго атрымаў”. Далей пан Э. пачынае перакладваць выданыні таўсцейшыя, танейшыя, падаючы пры кожным з іх прозвішчы: Куляшоў, Вярцінскі, Сіпакоў, Казько. Потым расхінае зеленаватага колеру папку, дастаючы некалькі старонак машынапісу. – “З Лодзі паэт Хрусьцялеўскі, — мабыць, пан яго ведае, — даслаў некалькі сваіх перакладаў з Танка, Панчанкі, Бічэль-Зачнетавай. Так што сёе-тое маем да юбілейнага нумару. Не стае, праўда, Быкава, ведаю яго асабіста, але Быкаў шырока перакладзены ў Польшчы”.

Далей наша гутарка пацякла спакойна, нетаропка. Пан Эўгеніуш разглядае прынесенія госьцем беларускія навінкі выдаўнічыя – Броўкі, Брыля, Гілевіча, Караткевіча. Затрымаўся на прадмове В. Быкава да двухтомніка аўтара “Каласоў пад сярпом…”, ажыўлена зазначыўшы: “Вось і добра, дамо ў нумар штось з Караткевіча разам з Быкаўскай прадмовай. І аўтара “Сотнікава” не абыдзем, і “прадстаўніцтва” літаратурнай Беларусі паўнайшым будзе”. Разам сышліся на думцы,

што вось яно, беларускае слова маствацкае – багатае, толькі выбірай. Ёсьць з чаго выбраць, ёсьць што паказаць.

Цёпла і хораша гаманілася нам абодвум. Што гэтаму спрыяла — цяжка сказаць. Можа, непасрэднасць гаспадара – ненатужлівая, далікатная, пры якой і слухаецца добра, і гаворыща ўсмак. А можа, тая самая “крэсэвасць”, якая ў ягоным, паляка сэрцы, зарубцавалася ня толькі пакутлівым успамінам аб першай сваёй пакінутай радзіме, але занялася на ўсё жыцьцё ціхім цяпельцам дабрыні і павагі да людзей адтуль, з беларускага краю?

### *6 красавіка.*

“Пан Тадэвуш па-беларуску” (Przyjaц, 1982, № 3). Пані Веслава датрымала слова, прынамсі ў загалоўку. Хаця Браніслаў Тарашкевіч, пакуль абеларушваць Міцкевіча ў цэлі турэмнай, змагаўся для беларусаў не за “арыентацыю на дзяржаўнасць ім больш прыхільнью”, але за ўласна беларускую, незалежную дзяржаву. Але пакуль дзякую і на гэтым.

### *12 красавіка.*

“Прамова” начальнікам забракавана. Затое – Соніку сонечны, не па сёньняшнім дні слотным, сіберным, ліст. Не пасьпей да “Паланэза”, каб пераказаць праз каго прама ў Москву. Няхай бы пакутніца-суцішыцелька мая акрылілася, уцешылася. Ад Дворца Цэнтральнага падаўся пешкі далей – ціхай, чыстай, не залюдненай Варшавай съяточной. На вуліцы Сенатарскай – дзівье, адна супроць другой, прыкметы “польскага” пейзажа: Институт русскага языка. Филиал в Варшаве (каму даспадобы іншаземныя філіялы?) – пад агульнай шыльдай Дому савецкай науки і культуры. А наўскасяк – касыцёл францішканай-рэфарматараў. У капліцы – нагробкі мемарыяльныя “загінёных за вольносць” Айчыны: ахвяры Дахаў, Бухенвальда, Асьвенцыма і… Катыні, Старабельска. На другой “табліцы памятковай” – яшчэ выразней, жудасней: “Zamordowani przez sionięty”. Што ж, чытай і “мільч”, пра- пагандыст “пшыязыні радзецка-польскай”.

Надвячоркам – на Празе, у цэркаўцы праваслаўнай. Тры сьвечкі памінальныя – маме, дзядзьку Андрэю, Янку “Моцарту” (Няборскаму). Перахрысьціліся, памаўчалі, трошку суцішней, спакайней стала. Кесару кесарава аддамо ў панядзелак. Нядзельку, Божы дзянёк, да таго ж съяята набожных палякаў, усьцеражэм ад хіцівасці.

Чытаныне. Жыціе съяшчэннамучаніка Кіпрыяна, епіскапа Карфагенскага: “Молітва и чтение да будут твоим постоянным занятием; и будешь ты то сам беседовать с Богом, то Бог будет беседовать с тобою. Да поставит Он тебя в твоих заповедях, да управляет Он тобою. Кого Он обогатит, того никто не сделает скучным”. Прыйшошы на месца пакараньня, сув. Кіпрыян сам распрануўся, стаў на калені, памаліўся, багаславіў народ, завяшчаў 25 дынараў кату-выканаўцу прысуду і, за- вязаўшы сабе вочы, нахіліў галаву пад меч ката (Бахметьев А. Н. Избранные жития святых. Изд. 14-е. М., 1897).

### *23 мая.*

У Базыля Белаказовіча.

— Добры дзень, пане прафесару. Ня майце жалю за маю “панскасць” (замест “towarzyszu”). Гэта – ад цеплыні, незмушонасці, пераказанай, дарэчы і ў паштоўцы Зоські Верас, – мабыць, апошніяй з жывых нашаніўцаў.

— Так, — жвава, цяплеючы паглядам, падзначыў прывітаныне гаспадар кватэры.  
— А ведаеце, — працягваў ён, — ваша – таксама адтуль, з нашаніўства.

— Не кажыце! Вось думаю і шкадую, што за тры гады свайго “прадстаўніцтва” замала эксплуатаваў беларускі рэсурс прафесара.

— Што вы? Цалкам наадварот! Апошнім часам толькі і гаворкі пра звіхненьне на пункце беларускім. Нехта пажартаваў нават: каб таму прадстаўніку-беларусіну болей магчымасцяй — патрапіў бы і Расю да Беларусі далучыць.

І абодва мы, прыязна съмеючыся, падаліся ў праём пакоіка, застайленага кніжнымі стэлажамі...

*26 мая.*

Божа літасціў! Няхай бы дзетак нашых навучалі паводле “Дон-Кіхота”.

“Перш-наперш, сыне мой, табе трэба баяцца Бога, бо ў страху Божым запарука мудрасці; будучы мудрым, засыцеражэшся памылак. Па-другое, зазірні ў сярэдзіну сябе і па старайся пазнаць, пазнаньне ж гэтае ёсьць найцяжэйшае з магчымых. Пазнаўшы самога сябе, ты ўжо ня будзеш надзімацца, быццам жаба, што наважылася парашунацца з валом; калі ж і будзеш — то, падобна паўліну, які зъянтэжана хавае свой пышлівы хвост, згледзеўшы брыдкія свае ногі, міжволі будзеш падціскаць хвост вар’яцкае свае пыхі (памятаючы, што ў родным kraі ты калісці пасьвіў съвіней).”

*11 чэрвеня.*

Канферэнцыя навуковая ў Варшаве на 100-я ўгодкі Янкі Купалы і Якуба Коласа. Беларускае слова згуртавала багата народу — польскую прафесуру, пісьменнікаў, студэнтаў-славістаў. З Менску прадстаўнічая дэлегацыя: Алег Лойка, Уладзімір Казьбярук, Леў Шакун.

*18 чэрвеня.*

Мне всё равно теперь.

Клубится Енисей,

Звезда Полярная сияет.

И синий блеск возлюбленных очей

Последний ужас застилает...

Строфы Ахматавай, ациярушаныя вострым смуткам языминовым з Жалязовай волі і шчымлівымі гукамі Шапэнавага накцюрна. Сонік, пагасыцяўшы трошку, зноў падалася ў Москву, пакідаючы самотніка на кірмашовым вэрхале.

*19 чэрвеня.*

У Познані — Targi (кірмаш). Кантрасты, купля — продаж. У Савецкім павільёне — бадзёрыя рэфераты пра дасягненыі гаспадаркі, багатыя вопыт Краю Радзецкага. Словам — “выставка достижений”. А вось пачаставаць польскіх гасцей з TPP-R<sup>20</sup> “вопыту” ў гаспадароў павільёна забракла. Урэшце было не да тостаў. Зьбег дачасна ў кніжны сьвет — балазе тут, над Вартаю, багаты. Фонд беларускі ў мясцовай бібліятэцы таксама варты ўвагі.

*27 чэрвеня.*

З Беласточчыны (пра яе — асобна) прывёз апавяданьні Анатоля Кудраўца. “Чарэнь ля коміна была яшчэ цёплая, і ён адсунуў пасыцілку, даставаў нагамі да голай цэглы. Пазіраў у столь, у тое месца, дзе цымнэе дзірка ад выбітага сучка ў дошы. Каставу сведаў, што ў гэту дзірачку нанач уцякае спаць павучок. Гэта яго домік!” Захацелася панесыці і Кудраўцова, і сваё ціхае нявысказанае слова на сцежку паліявую, атуленую густымі жытамі наліўнымі. Вяртаючыся няспешна да пачатку свайго і канца. Чарэнь ля коміна... Чарэнь... Выглумачце, паспрабуйце, перакладзіце вось гэтая два гукі. Усяго толькі два. Паспрабуйце пранікнуць у таямніцы тае самае мовы, якая, наперакор чужацкім віхурам-буранам, скрозь ажывае, уздымае чало — са сваімі “чарэнямі”, “далі-божачкамі”...

*28 чэрвяня.*

Вяртаючыся ў Беласток. Доўга, відаць, аглядвацца-азірацца буду ў краіну спакойных пагоркаў, лагчын травяністых. Да вёскі Herasimowicze, што першаснае імя сваё Герасімовічы ўжо і не вымаўляе. А ўрэшце, скуль табе ведаць, дыплямата? Ты ж да герасімовіцкіх хлапчукоў і дзяўчыннак адазваўся po-polsku. Нават у харцэра, што, стрункаю вышыгнуўшыся ў варце ля помніка герою Купавіну і дапытлівымі вачыма нібы чакаочы твайго запытанья, гатовы быў, здаецца, на кожнае тваё слова адказаць дзіцячай шчырасыцю, — нават у таго хлапчука з валошкавай хмурынкай у позірку ты не запытаўся: “Чый жа будзеш, такі стройны, чыста салдат?” А прамяmlіў дзеравянна-казённае: “Jak sіk nażywasz?” Што толку з значка (радзецкага), прычэпленага падлетку на грудзі госьцем з Амбасады? Не адазваўся да дзяцей беларуска-польскіх па-беларуску. Не выпадала. Но таму, што і дзеткі да гасьцей чыталі па-руску? Мне ж па-беларуску не выпала, по-русски не схацелася. Што тут скажаш? Вунь на Гродзеншчыне, побач, цераз граніцу, ёсьць толькі “Гродненская правда” — а праўды нашае пакуль ня бачна, не чутно.

*18 верасня.*

Як спытаюцца: што рабіў ты, Насарожа, у Польшчы? Нашто гэтулькі часу выдаткаваў?

— Усяго, скажу, “нарабілася”: лухты поўныя карабы і… жменька сонечных промняў.

— Пакажы хоць з адзін той праменьчык.

Вось тады разгарну плакат польскі і — маеце: Dni літаратуры беларускай у Польшчы. Наша роднае слоўка, лірычнае, дзяржаўнае, абок суверэннага польскага Dni literatury białoruskiej w Polsce.

“К награде на представлен” і на шыю нічога мне не павесілі. Але ж і мяне не вешаюць. Нават дазволілі ехаць у Мінск на міжнародную канферэнцыю “Славянская культура…”. Зірнула хмурае начальства на паперу-запрашэнье і, стрымліваючы расчараўаньне, (“Ну вот ещё. Тут изучать, анализировать обстановку кризисную, а ему в голове некая славянская культура…”), усъміхнулася:

— Что ж, езжайте, я не возражаю. Только не вздумайте оставаться в своём Минске.

Мілы мой Пасол! Як жа хораша пажартавалася Вам наконт “майго Мінску”.

Учора Юрка Туронак падараў дыялогі Сакрата-Платона (“Палітэя”), пераказаныя з Беластока другім Сакратам, беларускім:

“Ці гэта прыгожа для чалавека — гаварыць пра нешта, чаго ён ня ведае, быццам ведае? Не, — калі быццам ён ведае, ён ня мае права чыніць гэтага, але ён можа сказаць тое, што ён думае, як свой пункт гледжаньня”.

Вось і выкажы свой пункт гледжаньня: Купала — беларускае слова аб чалавеку і чалавецтве. І дыбай сабе далей.

*10 кастрычніка.*

Беларускія пісьменнікі ў Варшаве. Стрыманасыць сялянская, замная лагоднасыць. Максім Танк — прытомлены, відаць, юбілеем, але зусім не п’едэстальнны. Юпітэр, тэлекамеры, здаецца, бянтэжылі Паэта.

У гатэлі, раячыся наконт заўтрашняе прамовы: “Тут вось хлопцы падрыхтавалі невялічкі тэкст, мінут на пяць… І разгарнуў лісткі з вучнёўскага сыштка: “Дарагія польскія сябры. Дазвольце перадаць вам прывітаныне на той мове…” “Дык як выступаць — па-руску ці...” “Па-польску”, — напаўголасу, але цьвёрда зазначыў пан Фларыян, “танкавед”. “Па-беларуску — Яўген Іванавіч!” — не ўстрymаўся радца

Амбасады. І госьць павёў павесялелым позіркам: “Вось і добра”. Юзаф Озга-Міхальскі не пярэчыў. Паэты паразумеліся.

### *11 кастрычніка.*

Тым часам у Мінску вось-вось падаєць голас яшчэ адзін навародак беларускага адраджэння (мы скрэзь нараджаемся і адраджаемся) – альманах “Спадчына”. Будуць у ім “Тутэйшыя” Купалы, успаміны Зоські Верас-Войцікавай. Адам Мальдзіс падаў навіну як штось звычайнае, дадаўшы другую, на менш кранальнью вестку: з Новага года штомесячнік пачне выходзіць – “Мастацтва Беларусі”.

Іншы, сумнейшы, аповед Вячаслава Адамчыка. На месцы вёскі Сяліба, спаленай, як і Хатынь, цяпер залажылі саўгас “Новае Палесьсе” (“Новое Полесье”). Людзі туды наядздаюць не з Беларусі, з бясхлебнага “Нечернозем’я”. Ні мовы нашай там больш не чуваць, ні песні. На зямлі, на касцялях беларускіх паўстае штось новае, нясвойскае. “Вось яшчэ тэма”, — скрушліва ўздыхнуў пісьменьнік.

Але ж браты-палякі dali sīk podbiž biaiorusinom<sup>21</sup> ды яшчэ авацыямі адарылі “захопнікаў”. Як жа ўзынёсла, расьпейона і чиста ўваршаўскай Зале Кангрэсаў гучала Купалы-Колас-Танка слова, песня беларуская (хор Дрынёўскага). А вы кажаце, панове, памірае мова наша. Яна сама пачынае сваё ўзыходжанье – з сядзіб і сяліб у палацы, на плошчы.

### *15 кастрычніка.*

Сумнаватае неба, колеру позняй незабудкі. На Макатоўскім полі палаюць клёны. Трошку пабегаў і паспакайнеў. “А дні ідуць”. Хаця… На Гуце Леніна застрэлены хлапец, дэмантрант. У краіне скрэзь неспакойна. Polska… Любоў мая, крыўда, надзея, трывога. Роспач мая, маё суцишнъне. Адна Польшча страйкуе. Другая – чытае беларускія вершы, аплодзіруе беларускай песні. Трэцяя – тужліва, балесна ўздыхае, majNec доњ gadaniny i stania sīk w kolejkach<sup>22</sup>. Разнастайная, кандрасная Польшча…

### *17 кастрычніка.*

Дні беларускай культуры закончаны і аб’яўлены распачатымі: іначай, будуць перманентнымі (Ю. Озга-Міхальскі). Паехалі пісьменьнікі дахаты. Са мною – томік Танка, з кранальным дарчым надпісам аўтара. Развітальныя абдымкі магутных ягоных рук і вобраз буйнае грывы, вадаспадам навіслай над прытомленым чалом Паэта. Тут слова паэт – штучнаватае. Проста – хлопец з нарачанскае вёскі Пількаўшчына, які некалі выправіўся Віленскім шляхам “шукаць Беларусі”. І ўжо паўстагодзьдзя нясе на магутных плячах крыўды і радасці свае Радзімы. Са мною журботны пагляд Адамчыкавых вачэй і суцішнае слова падтрымкі: “Посьпехаў табе, дружа”. Спачувальная рэпліка Івана Чыгрынава: “Нешта ёсьць у табе трапяткое”. Далікатная рэмарка Грачанікава: “Шчырасць – заўсёды пакута”. Хоць сам ён, мабыць, ня псіх-адзіночка, а роўны, гульлівы ручай. І Мальдзіса стрыманы голас: “Шукаць, не спыняцца”. Патрыятычную лірыку Купалы ў “Спадчыну” гатовы прыняць, хоць на два аркушы. Новая мая, свежая крынічка. Астуджвай съцюдзённым млюсныя комплексы і працуй – як працуець Адамы, Юркі, Сыцяпаны. Вось яны, дні – канцы і пачаткі.

### *9 снежня.*

Пасыля скону Бранеўскага пасівеў яго сабака і неўзабаве падаўся за гаспадаром. Жывыя сябры паэта дасюль ажыўляюць вобраз Першамайстры, чалавека па-людску слабога (кожны хварэ па-свойму...) і мужнага. Мужнага ў сваім выбары, сумленнасці. Былы афіцэр-легіянер, Уладзіслаў Бранеўскі з гонарам насыў вышэйшую адзнаку свае жаўнерскае съмеласці – ордэн “Вітуці Мілітары”. У 1920-м на польска-

савецкім фронце, недзе над Бугам, паручнік Бранеўскі падняў у атаку свой узвод... Рышард Дабравольскі распавядаючы пра гэты далёкі эпізод, нібы папярхнуўшыся, павёў позіркам у бок радзецкага госьця-дыпламата: “Nasz ywczesny wryg, wryg w cu dzysiowie, a dzisiejszy sojuszni...”<sup>23</sup>. Прыйшлося тлумачыцца і “представителю” – перад аратарамі і слухачамі-палякамі, удзельнікамі паэтычнае вечарыны:

Proszk pacstwa. Jestem synem narodu, do ktyrego woiai Broniewski o prayjacielsk № dioc – “Podaj mi diorj, Biaioruś, podaj mi dioc, Ukraino...” Otyi w tym, biaioruskim narodzie nie pamikta sik za co Broniewski otrzymai “Wirtuti...”, oile w ogyle wiedz №, ie posiadai takie zaszczytne odznaczenie. Natomiast pamieta sik dobrze pokion nowej Ludowej Polski, dokonany przez wielkiego Poetk wobec Rewolucii Pałdziernikowej. Co do mnie, nie doznaiem od Polski iadnej wrogosci. Doznaiem natomiast i nadal doznajk samej Prayjańi, aczkolwiek nie samej przyjemności. Bo kto powiedziai, ie przyjać ma skiadaz sik z samych siodkich rzeczy? Nie brak tu i rzeczy garzkich, niekiedy bardzo ostrzych<sup>24</sup>. Дык вось, шчырасьці й неспакою ў сяброўстве вучыўся я ў паэта Бранеўскага.

Публіка? Выслухала паблажліва, нехта нават нясьмела плескануў у далоні. Шырокая ўсьмешка пана Рышарда азначала і яго задаваленые і, магчыма, супаканенне – маўляў, не зъянтэжыўся госьць савецкі. Дамовіліся спаткацца. Цяпер жа, натуючы, пашкадаваў: навошта было аж так “надзімацца”? Чаму ж не падзякаваў на разывітанье трапяткім словам таго ж самага Рамантыка з-над Віслы: “Niech waszumi, wiñlanie, sosnowo wiatr...”<sup>25</sup>.

### 21 сънегясня.

Апошняя, мабыць, “імпрэза” на Фоксаль, 10 (Дом савецкай навукі і культуры). Сыпяшаўся, па звычы, амаль скамяnelым, устрывожаным. І вяртаўся незвычайна – вычарпаным і шчаслівым. Чаму? Гучала там рускае слова, польская песня, латвійская, азербайджанская і... беларускі верш. Сівы, пад гусъляра, Путрамант, прыгадаўшы першае сваё спатканье з беларускім паэтам Максімам Танкам, ня гэтулькі прачытаў, колькі выдыхнуў – прыцішана й выразна:

Ну што, кажы, што у вас чуваць? –  
Пачаў стары пра сенажаць,  
Успомніў жыта і авёс...  
А вочы мокрыя ад сылёз.

I, уздыхнуўшы глыбей, пайшоў далей адлічваць для прыцішанай залі гранёныя вострыя слова:

Ня плач! Мы вернемся вясной  
І ў поле выйдзем грамадой,  
Сустрэнем новы ўсход зары, —  
Не плач і не бядуй, стары!..

Падагульніў пан Ежы сваё нязвыклое чытаныне проста і шчыра: “Po-biaiorusku mywiż nie potrafik, a ten wiersz pamiktam. I to jest siia poezji”<sup>26</sup>. Так вось у Варшаве адгукнуліся на 60-гадовы юбілей “Краіны 100 народаў”. Майго народа – таксама.

### 29 сънегясня.

— Так что будем делать в Москве?

-- Пакуль ня ведаю, што буду рабіць. Затое, чаго ня буду — ведаю. Лёгка сказаць. Перад ад'ездам сюды заракаўся таксама.

“Гісторыя салдата” Стравінскага-Афанаасьева ў Тэатры Велькім (з Соняй). Яшчэ адзін напамін-зарок: можна забаўляць сваімі песнямі нават д’ябла. Толькі скрыпкі

свае не аддай, не прадай. Інакш – бяда. Аднак жа паспрабуй, разъбярыся, вычуй – дзе да цябе д'ябал горнецца ў прыяцельскіх шатах.

*3 – 4 студзеня 198 г.*

Скрынкі з кнігамі, папкамі. Пісьмы, даручэнныні сябрам (ёсьць яны!) гатовыя. Прыхіліць галаву на часінку – перад апошнімі, разывітальнымі візітамі. Каля 6-й раніцы. Завурчэла, зашумела Траса Лазянкоўская...